

ЗВЯЗДА

№ 45 (3153) Аўторак, 26 лютага 1929 г.

Орган Цэнтральнага Кам. і Мен. Кам. Камуністычнай Партыі (б) Беларусі

Штодзённая газета. Год выд. XIII

17-ая МАСКОЎСКАЯ ГУБПАРТКАНФЭРЭНЦЫЯ

МАСКОЎСКІЯ БАЛЬШАВІКІ ПОУНАСЬЦЮ ПАДТРЫМЛІВАЮЦЬ ЛЕНІНСКІ ЦК У СЕКП(б) У БАРАЦЬБЕ СУПРОЦЬ УСЯЛЯКІХ УХІЛАЎ, АСАБЛІВА СУПРОЦЬ ПРАВАГА І ПРЫМІ- РЭНЦТВА ДА ІХ

МАСКВА, 23. Пад бальшавіцкімі лэаўнамі адкрылася 23 лютага ў Каленнай залі Дому Саюзаў 17-я Маскоўская губпартканфэрэнцыя. На адкрыцці канфэрэнцыі прысутнічала 2 тысячы з лішкаў дэлегатаў (1.342 з рашаючымі галасамі і шэсьць тысяч гасцей).

На даручэнні маскоўскага камітэту канфэрэнцыя адкрыў уступным словам т. Молатаў, сустрэчаныя грым апладысментаў усёй залі. Пры выдзеньні канфэрэнцыі абраны ў колькасці 79 чалавек, у тым ліку абраны т. т. Молатаў, Кагановіч, Яраслаўскі, Баўман, Уханаў, Крупская і іш.

У ганаровы прыёмны пад апладысментамі абраны т. т. Сталін, Калінін, Рыкаў, Варашылаў, Рудаўтан, Куйбышаў, Вухарын, Томскі, Арджаннідаў і Тэльмаг.

Пасля выбараў канфэрэнцыя заслухала прывітаньне ад імя Чырвонай арміі, сустрэчае бурнай авацыяй усёй залі.

Рэзюмэ вывучэння пасяджэння была прысвечана дакладу т. Молатава аб дзейнасці ЦК, пасля чаго канфэрэнцыя паслала прывітаньне ЦК УсекП(б), Камітэту, «Правде» і заслухала прывітаньні ад раду партарганізацый.

У нядзелю, 24 лютага на Маскоўскай губпартканфэрэнцыі пачаліся спрэчкі па дакладу ЦК, які быў зроблен т. Молатавым.

Выступаўшы аднадушна адобрылі лінію Цэнтральнага Камітэту за рашучую барацьбу з правамі ўхілам, прымірэнствам, а таксама асколкамі трацізму. Дэлегаты адначалі працывіць узятага ЦК курсу на індустрыялізацыю краіны і калектывізацыю сельскага гаспадаркі. Выступішы рабочыя-партыйныя раду аводы ўзвучылі на неабходнасць процістаяць цвёрдасцю і аданства ўсёй партыі ўсякага роду хістанням і ўхілам. ЦК мае поўнае падтрыманьне ў сваёй жорсткай барацьбе супроць рэвізі ленынізму як зьлева, так і асабліва справа. У гэтай ба-

рацьбе ЦК запэўнена падтрыманьне ня толькі ўсёй партыі, але і шырокіх рабочых мас.

Дэлегаты ўказвалі на ажыўленьне дзейнасьці сэкцантаў і дамагаліся ўзмацнення барацьбы з імі.

Закрапаючы праўдзевымі хістаньняў з боку раду таварышоў, выступаўшы заявілі, што партыя не дазволіць выбіць яе з правільнага шляху. Ня глядзячы на заслугі пасабных таварышоў, калі яны будуць далей трымацца сваіх памылак, іх аўтарытэт у партыі і шырокіх рабочых масах можа быць падвергнуты жорсткаму іспыту. Партыйныя масы цалкам падтрымліваюць ленынскі ЦК і будуць весці барацьбу пад кіраўніцтвам ЦК з усялякага роду ўхіламі, якія фактычна перашкаджаюць сацыялістычнаму будаўніцтву.

Тав. Ларын адначаліў, што левыя і правыя ўхілы, калі іх сячасова ня сныніць, абавязкова вядуць да меншаньня і ў конт-рэвалюцыйныя лятэр. У гэтых адносінах прыклад Троцкага зьяўляецца вельмі навучальным.

Загадчык АППА МК т. Папоў вазначыў, што правыя наменкаў кампартыі таксама, як і трацікісты, проста скочваюцца да сацыял-дэмакратыі. Прымірэнцы, якія на словах прызнаюць паставоны кангрэсу Камітэту але якія фактычна амазваюць барацьбу з правамі, гэтым самым дапамагаюць правам.

Сакратар Хамоўніцкага раёну тав. Сімкаўскі адначаліў, што ў барацьбе з ухіламі партыя вырасла. Тавабе з ухіламі партыя вырасла. Тавабе з ухіламі партыя вырасла. Тавабе з ухіламі партыя вырасла.

Сакратар Хамоўніцкага раёну тав. Сімкаўскі адначаліў, што ў барацьбе з ухіламі партыя вырасла. Тавабе з ухіламі партыя вырасла. Тавабе з ухіламі партыя вырасла.

Сакратар Хамоўніцкага раёну тав. Сімкаўскі адначаліў, што ў барацьбе з ухіламі партыя вырасла. Тавабе з ухіламі партыя вырасла. Тавабе з ухіламі партыя вырасла.

Сакратар Хамоўніцкага раёну тав. Сімкаўскі адначаліў, што ў барацьбе з ухіламі партыя вырасла. Тавабе з ухіламі партыя вырасла. Тавабе з ухіламі партыя вырасла.

ПРАТЭСТ СУПРОЦЬ БЕЛАГА ТЭРОРУ У ПОЛЬШЧЫ І ЗЬДЗЕКАЎ НАД ГРАМАДОЮ

Агульны сход студэнцтва і настаўніцтва Менскага рабфону ў ліку 450 чалавек, заслухаўшы інфармацыю тав. Паруна аб апэляцыйным судзе над Сялянска-Работніцкай Грамадой, якая два гады таму назад разгромлена польскім фашызмам і перадавая барацьбіты якой ужо два гады цярапляць зьдзены ў польскіх фашыстыцкіх казематах, заяўляе:

што судом над грамадой, разгром усяго сьвядоммага, арганізаванага за нацыянальнае і культурнае вызваленьне ў Заходняй Беларусі польскі фашызм імніецца зьмесьці ўсялякія перашкоды ў сваёй падрыхтоўцы да ўзброенага паходу на Савецкую Беларусь і СССР.

Мы пратэстуем супроць зьдэкаў, якія творацца над Сялянска-Работніцкай Грамадой.

Мы пратэстуем супроць катаржнага прысуду над грамадой.

Мы патрабуем поўнага вызваленьня ўсіх зьняволеных.

Мы патрабуем, згодна Рыскага

трантату, вольнага існаваньня і развіцьця культуры ўсіх нацыянальных меншасьцяў у Польшчы.

Студэнты Рабфону БДУ заклікаюць усіх працоўных Савецкае Беларусі падняць свой магутны голас пратэсту супроць прысуду над Грамадой і ўзмацніць матэрыяльную дапамогу для падтрыманьня палітвязьняў і іх сем'ляў.

Прэч белафашыстыцкі тэрор у Польшчы!

Няхай жыве барацьба перамогі працоўных над фашызмі!

Няхай жыве моцны саюз пралетарыяту і бяднейшага сялянства ўсяго сьвету.

Гэтымі днямі адбыўся сход асацыяцыі беларускіх пралетарскіх пісьменьнікаў, на якім ухваляюцца рашучыя пратэсты супроць белага тэрору ў Польшчы і зьдэкаў над Беларускаю Сялянска-Работніцкаю Грамадой.

У польскім сойме пачаліся спрэчкі аб зьмене канстытуцыі

Прэзыдэнт будзе мець больш

ВАРШАВА, 23. У сойме пачаліся спрэчкі адносна законапраекту аб зьмене канстытуцыі, які ўнесён беспартыйным блёкам. Выступаўшы першым старшынёй беспартыйнага блёку Славек сказаў рэзкую прамову і патрабаваў прыняць законапраект. Потым выступаў Вінярскі — ад энкаў, Недзьякоўскі ад ППС і другі прамову беспартыйнага блёку — Паллякевіч.

Вінярскі заявіў, што па новай канстытуцыі прэзыдэнт будзе мець больш улады, чым у свой час расійскія

улады, чым расійскія цары

адзначалася крайняю грубасьцю і псуўным басьбільлем. Апазыцыя, будучы на словах самай рашучай прадціўнай зьмене канстытуцыі, не скарысталася сваім правам і не запрапанавала адхіліць законапраект, што ў сойме знайшлася-бы выстарчальная колькасць галасоў.

Агульная думка палітвонду такава, што разьвязка адкладзена на вяску, калі яе не паскорыць прычынам унутранага характару незалежна ад сойму. (ТАСС).

78 мільёнаў злотых дэфіцыту за студзень

ВАРШАВА, 23. Дэфіцыт гандлёвага балансу Польшчы за студзень складае 78 млн. злотых. У параў-

наньні з папярэднім месцам дэфіцыт павялічыўся на 49 млн злотых. (ТАСС).

Атрады беспрацоўных гарнякоў прыбылі ў Лёндан

ЛЁНДАН, 24. Сёньня на Крафалгарскім пляцы (цэнтральная частка Лёндану) лёнданскі пралетарыят наладзіў урачыстую сустрэчу прыбылым у Лёндан беспрацоўным, якія прышлі пехатою з розных частак Англіі і якія знаходзіліся ў дарозе ад 2-х да 3-х тыдняў.

У гэтым нагодзе ўдзельнічала каля тысячы беспрацоўных з розных галін ангельскай прамысловасьці. Удзельнікі паходу прышлі на Крафалгарскі пляц з шматлікімі сьцягамі і ў суправаджэньні влі-

варнага ліку рабочых з ваголіц Лёндану, якія далучыліся да іх на пляху. На самым пляцы прыбылых удзельнікаў паходу чакалі каля 35 тысяч рабочых, якія віталі іх грамавымі «ура».

У Лёндане беспрацоўныя прабудуць тыдзень. Яны будуць рабіць спробы гаварыць з прэмерам Балдвінам, з міністрам працы і іншымі членамі ўраду. Магчыма, ў бліжэйшым часе дэманстрацыя пратэсту супроць сабатаваньня паходу з боку рэфармістых і рабочай партыі.

Візыта міністра замежных спраў Румыніі ў Варшаве

Арганізацыя польскай марской базы ў Канстанцы

ВЕНА, 23. Як наведваюць газэты, румынскі міністр замежных спраў Міранэску выехаў у Варшаву. На вестках «Дымніца», Міранэску і Залескі абмяняюцца думкамі аб становішчы, якое ўтварылася пасля падпісаньня маскоўскага пратэколу, аб далейшай пазыцыі абедзвюх краін у адносінах да СССР. Будзе абгаворвацца таксама пытаньне аб сапідарным выступленьні Польшчы і Румыніі супроць Нямеччыны на сесіі рады Лігі Нацый (па пытаньні аб нацыянальных меншасьцях).

Урадыныя дэпутаты румынскай часткі Прыкарпацкай Русі перадалі Міранэску мэмарандум, дзе яны прапануюць яму дамагання ў Варшаве аднаўленьня простых чыгуначных аносін паміж Сігетулем і Чарноўцамі, а таксама аднаўленьня выпраўленьня граніцы ў сэнсе пераходу да Румыніі польскага пагранічча трохкутнага паміж Чэха-Славакіяй і Румыніяй, уключаючы лінію Калемья-Дэлацін. У перагаворах з Чэха-Славакіяй урадам Міранэску прапануюцца дамагання выпраўленьня рамёнска-чэхаславацкай граніцы ў Прыкарпацкай Русі.

Па вестках карэспандэнта ТАСС, пытаньне аб выпраўленьні граніцы абгаворвалася ўжо тры тыдні таму назад, калі Польшча і Румынія абмяняліся нотамі аб маскоўскім пратэколе. Народа была сакротная, у ёй удзельнічалі прадстаўнікі ваеннага

Хлеб--у дзяржаўны сьвіран

Зараз па ўсім СССР наглядзецца калектывны продаж сьлянамі хлеба дзяржаўнае. Падаем малонак як сьлянае глужога нагорнага раёну Алтаю Катон-Караган са сьцягамі вязучь хлеб на загатоўчы пункт



Клясавы вораг у ВНУ Масквы

(ЛІСТ АД НАШАГА КАРЭСПАНДЭНТА)

Ужо амаль паўгода ідуць вучэбныя заняткі ў ВНУ. Пры ўдзе шырокаяй рабочай грамадзкасьці ўдалося арабіць рашучы пералом у справе арабочаньня вышэйшай школы. Сярод нова прынятых рабочая праслойкі даходзіць ад 64 да 72 проц.

Галоўпрафобр заявіў, што дырэктыва партыі аб арабочаньні ВНУ выканана. У шматлікіх інтэрв'ю прадстаўнікі Наркамасьветы сьцьвардзілі, што клясавы адбор нова паступаючых студэнтаў ад сёньняшняга дня забяспечан, што рабочае ядро ў ВНУ будзе павялічвацца.

Але... гэтыя заявы засталіся толькі на паперы. Прайшло ўсяго некалькі месяцаў, і мы бачым, што клясавы чужае моладае, якую ўвосьць адштурхнулі ад «храмаў навукі», распавядаючы рабочы склад новага прыёму. Афіцыйна прыёмныя камісіі, якія складаліся з прадстаўнікоў вузаўскай грамадзкасьці, распущаны. Гэта дае магчымасьць вузаўскай адміністрацыі прымаць амаль бескантрольна. У выніку ў студэнты часта-густа пападаюць яўна варожыя нам элементы.

Растаропныя юнакі і дзядзяткі, пры надбайнасці, а часам і проста пры падтрыманьні пасабных вузаўскіх работнікаў, вышукваюць шчэлічкі, каб пралезці ў ВНУ і... знаходзіць іх.

Колькасць пратэктыйных заісацак і тэлефонных званкоў, пасля сканчэньня афіцыйнага прыёму, дасягла страшэйшых разьмераў. Служабныя бланкі Наркамасьвету, аддзельна вышэйшай школы Галоўпрафобру, Чырвонага Крыжу (.) камуніальнае гаспадаркі (.), Наркамфігу і шмат іншых установаў сканрушчваюцца для

выдаўцы Антык. Тут-жа дачка маднай краўчыкі Розэнберг.

Па ўсім ВНУ Масквы, Ленінграду і ўсяго СССР было дазволена дадаць нова прыняты 400 дзяцей спецыялістых. Гэты прыём прайшоў без усякага кантролю грамадзкасьці. Толькі ў 1-шм Маскоўскім унівэрсытэце было прынята 180 чалавек. Частка з іх ніякіх адносін да спецыялістых ня мае. Досыць сказаць, што сярод прынятых аказаўся сын пана Флёрынскага.

Такое становішча амазала на цэлым радзе маскоўскіх ВНУ ўсё практыку камісіі па арабочаньні. У Ламаносаўскім інстытуце рабочая частка зьменшылася з 70 да 60 проц., у Мэндэлеўскім інстытуце з 65 да 63 проц і г. д. і г. д.

Тое-ж самае можна сказаць і пра апошні дадатковы прыём у хэмічны ВНУ.

На 300 месца было падаана 3.000 заяў. Над адборам кандыдатаў працавала толькі адна камісія. Грамадзкасьць не ўдасужылася прыцягнуць. У выніку — аслабленьне клясавых пазыцыяў і на гэтым вучастку. Замест 65 процантаў рабочых (дырэктыва партыі) у Маскве прынята 47 проц., у Ленінградзе 43, у іншых гарадох — ня звыш 30 проц. У гэтым лічы не ўваходзіць дадатковы прыём у хэмічны ВНУ, які яшчэ больш зьнізіў процант рабочых...

Мы падалі рад абурваючых фактаў скруўленьня клясавая лініі ў ВНУ. Важнейшая дырэктыва партыі аб арабочаньні ВНУ дагэтуль на выканана. Мага таго. Яшчэ штодня, што гадзіну абмянецца наркамасьветаўскімі і вузаўскімі работнікамі. Сацыяльны склад ВНУ застаецца

Правы ўхл і генэральная лінія партыі

Рашучыя правы ўхл і генэральная лінія партыі на...

на зьмену паміж сярэдніца біднакім і масынам і нашай будняй сацыялістычнай індустрыяй, патрабу...

Удзельнікі ў генэральнай лінійнай партыі

Разыходжаньне прыхільцаў у генэральнай лінійнай партыі мяжаецца на некалькіх асноўных рэчышчах. Вось найбольш істотныя з гэтых разыходжаньняў.

Пытаньне аб тэмпе індустрыялізацыі краіны. Ажыццядзейнае шпаркага тэмпу індустрыялізацыі краіны выяўляецца патрэбнай умовай пасьлявавога будаўніцтва сацыялізму ў нашай краіне. Калі мы ня хочам ісьці назад, калі мы ўсур'ёе бяром дырэктывы, якія даў 15-ты зьезд партыі аб індустрыялізацыі, — мы павінны якраз на гэтым пытаньні патрабаваць правядзеньня асабліва выразнай лініі. Зусім ясна, што індустрыялізацыя ў СССР ня можа ажыццяўляцца без правядзеньня «напружаннага тэмпу», ня можа не праходзіць без перамогі сур'ёзных гроднасьцяў. Мы ўсё яшчэ стаім у пачатковым перыядзе рэканструкцыі нашай прамысловасьці і народнае гаспадаркі наогул, калі затраты на новае будаўніцтва дадуць вытворчы эффект толькі праз некалькі год.

Той, хто ня ўзьнімае гэтай сваясаблівай сытуацыі, той, хто хістаецца ў пытаньні аб прынятым партыйнай шпаркім тэмпе індустрыялізацыі краіны і пасуе перад труднасьцямі, той няўхільна скатаецца ад генэральнае лініі партыі, той падае ў правы ўхіл, або ў прымірэнства з ім.

Ня менш важным аьдзьяляецца правядзеньне ў жыцьцё выразнай лініі партыі ў галіне калектывізацыі вёскі. Горад, буйная індустрыя ня можа атрымаць патрэбнага разьвіцьця без адпаведнага ўважэньня тэмпу разьвіцьця гаспадаркі вёскі, як гэта з усёй выразнасьцю падкрэсьліў апошні лістападаўскі пленум. Задача разгортваньня сялянскае гаспадаркі — беднякоў і сярэднякоў — і ўважэньне таварыства асноўнага сялянскага масыву ёсьць важнейшая задача. Разам з тым асноўны шлях калектывізацыі вёскі на аснове сувязі з сацыялістычнай прамысловасьцю ёсьць адзіна правільны шлях найбольш шпаркага ўдому і дадучэньня вёскі да агульнага сацыялістычнага будаўніцтва краіны. Той, хто хістаецца ў пытаньнях калектывізацыі вёскі і хацеў-бы пайсьці па шляху сьвядомеае ці несьвадомеае агоды з кулаком, той, хто недацэньвае класавай барацьбы, што адбываецца на глебе сацыялістычнай перабудовы сельскае гаспадаркі, той, хто дзіць матчыным мірнае ўрастаньне кулацкае гаспадаркі ў сацыялізм, той зьнова ідзе ў разрэз генэральнай лінійнай партыі, той няўхільна пападае ў становішча простага ці скрытага прыхільніка прыхільнага настрою партыі. Трэба ўдарыць па дэмагогіі, якую разводзіць правы ўхіл на тэму аб перападзе сялянства на прамагаварах і недаатрыманьні на цэнах на сельска-гаспадарчых прадуктах, як быццам-бы гэтыя вывады, якія маюць месца ў выніку дыспарортыі, што гістарычна зьвязалася, можна вяртацца зьлішччыць.

Канфэрэнцыя маючыма вырашэньне праблемы кареннай перабудовы ўсёе сельскае гаспадаркі без уважэньня індустрыялізацыі. Трэба з усёй рапучасьцю падкрэсьліць той момант, што якраз інтарэсы падняцця эканомікі вёскі на вышэйшую ступень патрабуюць уважэньня супроць масавага выключэньня левага крыла, якім пагражаець рэфармістыя. Разам з тым берлінскія металісты патрабуюць адмаўленьня ад існуючых каадагавароў і падрыхтоўкі да барацьбы за павышэньне зарплат і скарачэньня працоўнага дня.

Такім чынам, мы бачым, што барацьба прыхільцаў укладзіць да спроб рэвізіі раду асноўных палажэньняў лэнінізму, што яна вядзе да скажэньня генэральнай лініі партыі на індустрыялізацыю. Усім гэтым спробам павінен быць з боку партыі даны рашучы адпор. Канфэрэнцыя партыйных арганізацыяў, што мей месца за апошні час, рашуча падкрэсьлілаць аднадушны настрой партыі ў барацьбе супроць правага ўхілу.

Рад апошніх фактаў, у сувязі з перавыбарамі саветоў і гроднасьцямі хлебазагатоўкаў, паказвае з поўнай бласпрэчнасьцю на тое, што правы ўхіл у партыі ўступае ў больш актыўны перыяд свайго афармленьня. Апрача сінкуляцыі на труднасьцях з боку прыхільцаў элемэнтаў прыходзіцца адзначыць спробы скасаваньня прынцыповай пастаноўкі пытаньня раздуваньнем абыватальскіх чутак, спробы дыскрэдытацыі лэнінскага кіраўніцтва ЦК і хістаньня жалезнай лэнінскай дысцыпліны.

Вось чаму першачарговай задачай партыі ў даны момант становіцца далейшая мабілізацыя партыйных мас на барацьбу супроць правага ўхілу і прымірэнства, найшырэйшае растлумачэньне пытаньняў аб карэньнях правага ўхілу і аб вярсьце апартуістычных скажэньняў партыйнай палітыкі. Вось чаму партыйныя арганізацыі павінны асабліва пільна сачыць за малейшымі спробамі адхіленьня ад усякіх пастаноў партыі і за правядзеньнем гэтых пастаноў у жыцьцё.

Трэба правым элемэнтам напамініць аб строгай пралетарскай дысцыпліне, парушэньне якое ня можа быць цяжэйшым у нашай партыі.

Улічваючы практыку барацьбы з трапкімамі, якая дала магчымасьць партыі пасьпяхова выкрыць і перамагчы традзіцкі «левы» ўхіл, мы вярсьце з тым большай вярсьцяй перайсьці ў рашучую барацьбу з прыхільцамі ўхіла, таксама як з усімі хістальнямі, якія сьцягнулі-б партыю з адзіна правільнага шляху, зафіксаванага пастановамі 15-га зьезду партыі і яе апошнімі пленуімамі.


Улічваючы практыку барацьбы з трапкімамі, якая дала магчымасьць партыі пасьпяхова выкрыць і перамагчы традзіцкі «левы» ўхіл, мы вярсьце з тым большай вярсьцяй перайсьці ў рашучую барацьбу з прыхільцамі ўхіла, таксама як з усімі хістальнямі, якія сьцягнулі-б партыю з адзіна правільнага шляху, зафіксаванага пастановамі 15-га зьезду партыі і яе апошнімі пленуімамі.

Улічваючы практыку барацьбы з трапкімамі, якая дала магчымасьць партыі пасьпяхова выкрыць і перамагчы традзіцкі «левы» ўхіл, мы вярсьце з тым большай вярсьцяй перайсьці ў рашучую барацьбу з прыхільцамі ўхіла, таксама як з усімі хістальнямі, якія сьцягнулі-б партыю з адзіна правільнага шляху, зафіксаванага пастановамі 15-га зьезду партыі і яе апошнімі пленуімамі.

Улічваючы практыку барацьбы з трапкімамі, якая дала магчымасьць партыі пасьпяхова выкрыць і перамагчы традзіцкі «левы» ўхіл, мы вярсьце з тым большай вярсьцяй перайсьці ў рашучую барацьбу з прыхільцамі ўхіла, таксама як з усімі хістальнямі, якія сьцягнулі-б партыю з адзіна правільнага шляху, зафіксаванага пастановамі 15-га зьезду партыі і яе апошнімі пленуімамі.

У гэтым нагодзе ўдзельнічаў каля тысячы беспрацоўных з розных галін ангельскай прамысловасьці.

Падзел ў Аўганістане



Крэпасць у Кабуле, дзе хаваецца Бачэ-Сааю

ЛЕНДАН, 24. Па вестках з Нью-Дэлі (сталеца Індыі), у Пешавар сёньня вечарам прыбыла 5 самалётаў у Кабулу. На гэтых самалётах прыбылі члены ангельскай місіі з вялікай паклажай.

ЛЕНДАН, 23. Бамбэйскі карэспандэнт «Дэйлі Тэлеграф» паведамляе, што Надыр-Хан (сваік Аманулы, які пакінуў Аўганістан з прычыны разгалосьсяў у Аманулаў у 25 годзе і вярз выехаў у Аўганістан з Эўропы) перад тым, як зыйсьці на бераг

па прыбыцьці параходу ў Бамбэй яшчэ на параходзе меў сакрэтную нараду з прадстаўніком палітычнага дэпартаманту (ведамства замежных спраў) англа-індыйскага ўраду.

Праца грамады у масах*)

Ужо ў першых арганізацыйных кроках Грамадзе рабілася перашкоды з боку паліцыі і мясцовай улады. У цыркуляры сакратарыяту Грамады ад 20 ліпеня таго-ж году чытаем: «Арганізаваньне на правінцыйх гурткоў Грамады пашыраецца вельмі вэчыва. Гэтым тлумачыцца даўно адчуваная як па гарадох, так і на вёсках патрэба стварэньня на нашых землях моцнай арганізацыі для барацьбы за лепшую долю працоўных мас. Аднак, трэба адзначыць, што некаторыя з членаў Грамады, вядучы арганізацыйную працу на мясцох... слаба ўяўляюць сабе тое, як будзе да іх працы адносіцца мясцовая паліцыя. Рэч зусім вразумелая, што паліцыя гатова да паслуг сваёй уладзе ўсімі спосабамі будзе перашкаджаць арганізаваньню сялян і рабочых, бачачы ў нашай грамадзе вялікую сілу працоўных мас. У шмат выпадках было так, што паліцыя перашкаджала ладзіць арганізацыйныя сходы... Згодна акту абвінавачваньня, за некалькі месяцаў працы Грамады ў масах у адным толькі Віленскім ваяводстве было сто судовых спраў супроць 257 грамадаўцаў».

Апрача таго паліцыя накладвала вялізныя штрафы на сялян, у якіх адбываліся паслядзеньні гурткоў ці канфэрэнцыі, тэрарызавала пастаўляючы арыштамі і біцьцём за прыналежнасьць да Грамады. Абшэрнікі і фабрыкванты звалілі са службы батракоў і рабочых-грамадаўцаў. Ксяндзы выклікалі іх па вэсьцях. Буржуазная і беларуская згодніцкая прэса вэлі цэлаванае супроць Грамады і грамадаўцаў, паліцыя і фашыстоўскія банды разганялі збройнай сілай сходы, мітынгі і канфэрэнцыі Грамады.

Вось як апісвае інтэрв'юяцы ў соім паслоў Грамады разгон адной з яе канфэрэнцыяў у Стара-Барозаве:

«На 2-ое сьнежня 1926 г. быў назначаны зьезд членаў Беларускай Сял. Работн. Грамады Бельскага павяту. Зьезд адбываўся ў вёсцы Стара-Барозаве гэтага-ж павяту з захаваньнем усіх інструкцый, якія тычацца публічных сходаў у зачыненых памяшканьнях. З самага раньня гэтага дня мясцовыя сяляне заўважалі, што з усіх ваколічных паліцэйскіх пастарункаў, а таксама і з самага гораду Бельска пачала ў вялікім ліку зьбірацца паліцыя, маючы пры сабе кулямёты. Паводлуг надлічэньня мясцовага насельніцтва ўсіх конных і пешых паліцыянтаў было каля 200 асоб з 5 кулямётамі. Разам з паліцыяй прыехала на грузавіку каля 30 цывільных асоб, нікому ў

вёсцы і для саміх удзельнікаў зьезду невядомых, якія хадзілі па хатах, пілі гарэлку, нічога ня кажучы, з якой мэтай яны сюды прыехалі, толькі пагражалі на польскай мове, што «сёньня ўсіх пераб'ю».

Самайловіч і Чухноўскі едуць у Швэйцарыю

БЭРЛІН, 24. Па вестках швэйцарскіх газэт, удзельнікі экспэдыцыі «Крэсіна» Самайловіч і Чухноўскаму прадстаўлена віза на ўезд у Швэйцарыю. Самайловіч і Чухноўскі будуць выступіць у Бэрне і Цурыху і дэклараваць аб савецкай экспэдыцыі на дапамогу экіпажу «Італія».

ВВНА, 24. Як падае румынскі орган «Дымніца», у час прабываньня румынскага міністра замежных спраў Міранэску ў Варшаве будучы абгаворвацца таксама і пытаньні вэспнага супрацоўніцтва паміж Польшчай і Румыніяй, у тым ліку пытаньне аб арганізацыі польскай марской базы ў Канстанцыі.

ВЕНА, 23. Па вестках газэт, румынская палата дэпутатаў ратыфікавала 22-га лютага маскоўскі пратакол.

ВВНА, 24. Як падае румынскі орган «Дымніца», у час прабываньня румынскага міністра замежных спраў Міранэску ў Варшаве будучы абгаворвацца таксама і пытаньні вэспнага супрацоўніцтва паміж Польшчай і Румыніяй, у тым ліку пытаньне аб арганізацыі польскай марской базы ў Канстанцыі.

ВЕНА, 23. Па вестках газэт, румынская палата дэпутатаў ратыфікавала 22-га лютага маскоўскі пратакол.

Румынія ратыфікавала маскоўскі пратакол

ВЕНА, 23. Па вестках газэт, румынская палата дэпутатаў ратыфікавала 22-га лютага маскоўскі пратакол.

Самайловіч і Чухноўскі едуць у Швэйцарыю

БЭРЛІН, 24. Па вестках швэйцарскіх газэт, удзельнікі экспэдыцыі «Крэсіна» Самайловіч і Чухноўскаму прадстаўлена віза на ўезд у Швэйцарыю. Самайловіч і Чухноўскі будуць выступіць у Бэрне і Цурыху і дэклараваць аб савецкай экспэдыцыі на дапамогу экіпажу «Італія».

ВВНА, 24. Як падае румынскі орган «Дымніца», у час прабываньня румынскага міністра замежных спраў Міранэску ў Варшаве будучы абгаворвацца таксама і пытаньні вэспнага супрацоўніцтва паміж Польшчай і Румыніяй, у тым ліку пытаньне аб арганізацыі польскай марской базы ў Канстанцыі.

ВЕНА, 23. Па вестках газэт, румынская палата дэпутатаў ратыфікавала 22-га лютага маскоўскі пратакол.

Колькасьць пратэцыйных запісак і тэлефонных зважкоў, пасьля скажэньня афіцыйнага прыёму, дасягла страшэнных разьмераў. Служэбныя бланкі Наркамфінансу аддзелу вышэйшай школы Галоўпрафбру, Чырвонага Крыжу (і) намунальнае гаспадаркі (і), Наркамфінансу і шмат іншых устаноў скарыстоўваюцца для таго, каб «облегчыць участь» чужых людзей, якія ў свой час не змаглі паступіць у ВВУ.

Падано некалькі такіх запісак, якія нам удалося атрымаць і сфатаграфавалі.

— Ідзе час,—піша прарэктару 2-га Маскоўскага ўніверсітэту аднаму працаўніку Наркамфінансу Аммон Камініскі—і праладоўць надае на атрыманыя старэйшай дачкою майго таварыша такой патрэбнай вышэйшай асьветы. Прашу цябе прыняць магчымыя меры да залчэньня Веры Радзевіч у лік чынных студэнтаў... Або:

— «Паважаны Пётра Андрэевіч! Паважары з Кузьніцовай—маёй амалыччай і сваячкай. Вельмі ўжо ёй хочацца быць у ВВУ... (з лісту нам. старшыні Маскоўскага Харчпрамсау ў Галоўпрафбру).

За просьбамі часам ідзе проста шантал:

— «Калі вы пакінеце маю зваву без увагі, дык я выкрыў каму трэба ўсе вапшы «шашні» і вам не паздаровіцца». (Такі ліст атрымаў кіраўнік аднаго з ВВУ Масквы).

Не заўсёды запіскі дасягаюць мэты, але ўсё-ж часта перад «податэлямі сего» вельмі міла расшаркваюцца і прымаюць іх у ВВУ без ведама грамадзкіх арганізацыяў.

Лічы і факты гавораць самі за сябе.

У 2-й МПЦ па асабістому загаду ректара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

ратара і яго намесніка прынята 36 чал. Сярод іх няма рабочых, але ёсьць дачка былога мільянера-літэ-

Незадаваленьне

У разе фармулёвак, прынятых у нашых партыйных паставах, аўтар працягвае паслядоўна, бяспрыма, правіла думкі, завуаліваючы слоўнай мішурай.

Перш за ўсё, ён ставіць крыж на ўсім мінулым калектывізацыі, завуалючы, што «тыя сіробы, якія раней рабіліся ў гэтым кірунку, былі ў большасці сваёй няўдалымі». Напэвадзельскія адносіны да ўжо існуючых узораў калектывізацыі і на практыцы атрымалі сваё адрачэнне ў разе пастаноў АКВК (справа камуны «Кавалі», арцелі, дзе гаварылася нават аб несакальнай арганізацыі камуны—канкурента б. памешчыку, арцелі «Шынар», якая з благаславення АКВК ужо раскалектывізавалася і інш.), таму тут ёсць бяспрыма палітычная паслядоўнасць закончанага ў сваёй тэорыі і практыцы ўхілу.

Другая заява аўтара ідзе яшчэ далей. Лабаноўскі «выпраўляе» фармулёўкі партыі, якія яму здаюцца новыстарчальнымі. У той час, як партыя гаворыць аб «магчымым больш шпарным росце сацыялістычнага сектара народнага гаспадаркі, аб каапераванні сялянства, росце калектывных форм сельска-гаспадарчай вытворчасці, аб «спінальным тэмпе развіцця індустрыі і індустрыялізацыі краіны наогул», аб «ўсямернім падтрыманні калектывных форм сельскага гаспадаркі (калгасы, камуны, арцелі і г. д.),— наша праўдзіваўшая п'яфія патрабуе, каб у справе індустрыялізацыі краіны, таксама і ў калектывізацыі тэмп не быў узгоднены з нашымі фінансавымі матэрыяльнымі і іншымі магчымасцямі». Тут адчуваецца тон чалавека, які хоча крыкнуць партыі: «сягчы з індустрыялізацыяй і калектывізацыяй! Спачатку «узгадненне», а потым і пачынаецца».

Што разумее наш аўтар пад «іншымі» магчымасцямі—невядома, але трэба думаць, што тут ён нідаць, маючы на ўвазе і такую «магчымасць», як добрая воля такіх «калектывізатараў», як Лабаноўскі.

Далей ён тлумачыць пастаноў XV з'езду так, што калектывізацыя, па яго думцы, аб'ектыўна і няўхільна адсоўваецца на далёкія задворкі. Ён патрабуе ўстаноўкі толькі на арганізацыю буйных калгасаў і толькі на аснове высокай навукі і тэхнікі, не гаворачы аб задачы «наступовага

у партыйна і маючы, што «аграрная п'яфія адбіліся ў вядома вядомы «селяніна»-даследчыка Марова. Тут таксама па-заказавы палітыкі тыпу Лабаноўскага ў свой час пераблыталі «аднаго працаўладальніка беларускага самародка», як яго ахарызцілі ў друку бытавамі і ці скрытымі прыкметамі кулацкага шляху развіцця сельскага гаспадаркі,—пераблыталі з сапраўдным кулаком, які пабудоваў сваю культурна-кулацкую гаспадарку на адкупленнай зямлі памешчыцкага маёнтку. А аблытаўшы, аднавілі правы гэтага кулака і перадалі яму пад вядомымі панавамі гаспадаркі яго «маёнтка», напусціўшы скрозь смярдзючага ідэалогічнага туману ў выглядзе расказаў аж да падручнікаў аб тым, што «гаспадарка Марова—сапраўднага савецкага камуна». Так буйна-кулацкія гаспадаркі ў нас сёй-той з «земскіх аграрноў», а не аграрноў працаўладальнікаў у ідэал развіцця сельскага гаспадаркі. Характэрны і тыя гутарачы, якія ўзніклі вакол гэтых справы. Сёй-той прабаваў абвешчаць мерапрыемствы ЦКК-РСІ, якая ўхваліла пастанову аб скасаванні прыкметы Марова, нічым іншым, як барбарствам, неразуменнем асноў зямельнай палітыкі.

Розкае і рашучае да канца выкрыццё правых укланістых, адпор іх блуканьням, кампанія супроць правых небяспечкі, «не шкадуючы на гэта часу»,—ёсць наша задача. Але побач з гэтым, побач з ідэалогічнай барацьбой, партыя ў барацьбе з ушыбамі дробна-буржуазнай ідэалогіі ставіць і будзе ставіць ужывальна арганізацыйны мер, якія вымагаюцца большавіцкай дыцыплінай. І ЦКК, зняўшы Лабаноўскага з работы ў НКЗ і наляжыўшы на яго спяванне, стала ўжо на гэты шлях, аб якім не павінны забываць і прымірэнцы ўсіх відаў, калі яны паспрабуюць прыкрываць сабой і абараняць правых укланістых.

Барацьба супроць усякіх укланістых і асабліва правага ўхілу—ёсць адна з важнейшых умоў належнага адпору класавым ворагам пралетарскай дыктатуры і сацыялістычнага працоўнага на шляху сацыялістычнай рэканструкцыі ў горадзе і вёсцы (з рэвалюцыі Лістападаўскага пленуму ЦК УсеКП(б)).

А. ВІНАГРАДАЎ.

1) Гэтыя цытаты мы падаем, як прыкладнае выражэнне спасылка Лабаноўскага.

Партвучоба ў Жлобінскай арганізацыі

(Бабруйшчына)

Некалькі месяцаў партыйная вучоба ў Жлобінскай райпартарганізацыі даючы магчымасць падвесці ў гэтай галіне некаторыя вынікі. Самае галоўнае, на чым трэба спыніцца, гэта тое, што ўсімі высковымі ячэйкамі ўсялядомлен лёзунг добраахвотнасці вучобы.

Перад пачаткам партвучобы паглядзеў у некаторыя ячэйкі (Малевіцкая і інш.) пагадоўны запіс у школу партыйцаў, не выключачы і маладзённых, і некаторых камсамольцаў, у парадку партыцыпліны.

У гарадзкіх школах у пачатку былі няўдалы падбор кіраўнікоў—вылучалі такіх рабінных працаўнікоў, якія выяжжалі на некалькі дзён у раён і зрываў заняці.

Дырэктыва райкому КП(б)В аб тым, каб у дні вучобы не наладжываць ніякіх заняткаў, пасаджэнняў, парад, парушалася самымі бачнымі парадкам нават членамі бюро РК.

Уплывала на вучобу адсутнасць падручнікаў па гісторыі партыі, адбілася на занятках школ пасылка на ітэравабары саветаў кіраўнікоў школ

Дрэна стаць справа ў беларусізацыйнай школе, бо падручнікі амаль усе на расійскай мове, камсамольцы чыгуначных ячэек адмовіліся займацца на беларускай мове.

Да станючых бакоў у партасьеце можна аднесці добрую ўважку матэрыялу, што прапагандуецца, з нятанымі мясцовага характару, правядзенне нарад у кіраўніцкіх школах на пытаньнях мэтаў, распрацоўка для іх рабочых плянаў і кантрольных пытаньняў для слухачоў як гарадзкіх, так і высковых школ.

У высковых школах навуцешна значная колькасць беспартыйнага актыву. У часе выбараў у сельскія саветы слухачы школ праводзілі растлумачальную работу сярод сялянства. У далейшым трэба замацаваць існуючы кадр кіраўнікоў школ за гэтай працай, не пасылаючы іх на іншую работу, разгружаючы іх ад іншых партнагураў, забяспечыць школы падручнікамі на беларускай мове. На курсы перападрыхтоўкі рабочых прапагандыстаў трэба вылучаць таварышоў і з вёскі, каб забяспечыць там належную якасць вучобы.

Т. Лядоў, калі ён казаў, што «аграрная п'яфія адбіліся ў вядома вядомы «селяніна»-даследчыка Марова. Тут таксама па-заказавы палітыкі тыпу Лабаноўскага ў свой час пераблыталі «аднаго працаўладальніка беларускага самародка», як яго ахарызцілі ў друку бытавамі і ці скрытымі прыкметамі кулацкага шляху развіцця сельскага гаспадаркі,—пераблыталі з сапраўдным кулаком, які пабудоваў сваю культурна-кулацкую гаспадарку на адкупленнай зямлі памешчыцкага маёнтку. А аблытаўшы, аднавілі правы гэтага кулака і перадалі яму пад вядомымі панавамі гаспадаркі яго «маёнтка», напусціўшы скрозь смярдзючага ідэалогічнага туману ў выглядзе расказаў аж да падручнікаў аб тым, што «гаспадарка Марова—сапраўднага савецкага камуна». Так буйна-кулацкія гаспадаркі ў нас сёй-той з «земскіх аграрноў», а не аграрноў працаўладальнікаў у ідэал развіцця сельскага гаспадаркі. Характэрны і тыя гутарачы, якія ўзніклі вакол гэтых справы. Сёй-той прабаваў абвешчаць мерапрыемствы ЦКК-РСІ, якая ўхваліла пастанову аб скасаванні прыкметы Марова, нічым іншым, як барбарствам, неразуменнем асноў зямельнай палітыкі.

Лядоўскае тлумачэнне прычын уступак сялянства нам вядома. Ён кажа, што сярэднія хістэцыя ад пралетарыяту; каб прыпыніць гэта хістэцыя, трэба ўступіць яму. Але «тэорыя ўступак» мае яшчэ адно дадатковае тлумачэнне прычын уступак сялянства. Паводле гэтага другога варыянту вылажэння тэорыі ўступак неабходнасць уступак тлумачыцца ня тым, што змяніліся ўзаемаадносіны класаў, а тым, што наша партыя несакальна кіруе сялянствам з дрэнага кіраўніцтва пралетарыяту сялянствам вынікае неабходнасць уступак.

Ход разважанняў тут, прыкладна такі: рабочая класа кіруе праз партыю сялянствам. Але ў пэўны моманты кіраўніцтва пралетарыяту закрапае інтарэсы сялянства. Сялянства пачынае пратэставаць. Тады рабочая класа заўважвае памылкі свайго кіраўніцтва і выпраўляе іх. А выправіць памылкі кіраўніцтва—гэта значыць рабіць уступкі. Але гэта ўступкі не наступваючы класа, а сялянству, якое закрапула няправільнае кіраўніцтва.

І далей, у довад сваёй палажэнняў падаюць прыклады ўступак, якія партыя рабіла ў адносінах ся-

- 1) Працяг. Пачатак у № 44.
- 2) Яраслаўскі, аб адной небяспечнай тэорыі. «Рабочая Москва» ад 29 верасня 1928 г.

Ад каго ачышчаецца партыя

Матэрыялы кантрольных органаў асабліва за апошні месяц ўсе больш і больш пацвярджаюць, што чыстка рады партыі выяўляецца зараз абсалютна неабходным мерапрыемствам.

Мы падамо тут групу парт. спраў з ліку разгледжаных Воладзіў АКК у сапы апошняга часу (у студзені 29 г.). Вось б. член партыі С.—кі. Ён займаў адказную пасаду ў Полацкім аддзяленні. Служачы ў партыю быў прыняты ў 28 годзе. За час яго прабывання ў партыі прымятаўся да партказнасці і п'янства. У апошні раз ён напіўся ў кампаніі з рабінам і працаўнікам адм. аддзела, якія наладзілі выпіўку з прычыны куплі ў рабіна фота-апарату (заўважам, дарэчы, што гэты «арыганальна» гандляр-рабін пасыла выпіўкі з перапою памер).

Ячэйкай, такі АКК гэты «партыя» быў выключан з партыі. Ячэйка яшчэ паставіла адхіліць яго ад савецкай працы і прыцягнуць да судовай адказнасці за дыскрыдацыйны савецкіх органаў. Вельмі характэрным зьяўляецца наступная справа, якая гаворыць аб тым, што, дакучы няўважлівым адносінам да прыёму, у партыю пралез у асобных мясцох зусім чужы элемент.

Нейкі А—ч (Ветрынскі раён), служачы РКВ, нейкім чынам здолеў пралезыць у кандыдаты партыі праз партарган у раёне, але акругкова ў партыю на яго прыняты. Гэты тып сабе праявіў, як п'яніца, трымаў сувязь з косяндэом. Ня глядзячы на то, што ён у партыю на яго прыняты АК, яго ўсе лічылі партыйцам, а РК нават дапусціў вылучэнне яго на адказную працу ў раёне. Гэта справа яшчэ раз паказвае вы-

ніраванні аднаго рабоча-сялянскага блёку. Як «левая» траціцкая «тэорыя наўсё», так і праяў «тэорыі ўступак» тэарытычна вытокавай сваёй мае няправільнае разуменне, няправільную аснову сярэдніх сялянства, як класы, пры дыктатуры пралетарыяту. Пры гэтым траціцкія бачаць у сярэднім сялянстве варожае асяродвінча, варожую сілу і на бачаць рэвалюцыйнага боку ў агульнасці інтарэсаў пралетарыяту і сялянства. І адсюль яны прыходзяць да недаацэнкі рабоча-сялянскага блёку, да простага адмаўлення яго.

Правыя-ж, становячыся на пункт погляду вулканістычных інтарэсаў, на бачаць розніцы паміж сялянствам і пралетарыятам, як класамі. Яны на бачаць другога, а іменна рэакцыйнага боку ў сялянства. І адсюль у іх таксама вынікае няправільная ацэнка рабоча-сялянскага блёку. Правыя тут ужо на бачаць асобнай, а іменна кіруючай ролі пралетарыяту ў гэтым рабоча-сялянскім блёку.

Тав. Молатаў у сваёй прамове аб выніках лістападаўскага пленуму ЦК зусім правільна паказаў, што формула Леніна «аб вышэйшым прычыне дыктатуры пралетарыяту» мае ў сабе дзве ідэі: ідэю захавання саюзу пралетарыяту з сялянствам і ідэю кіруючай ролі, гегемоніі пралетарыяту ў гэтым саюзе. Разам з тым тав. Молатаў паказаў на тое, што нельга забываць ні адну з гэтых ідэяў ленынскай формулы саюзу рабочых і сялян. І той, хто забывае тую ці другую частку гэтай формулы, нарывае з ленынізмам.

Тав. Молатаў гаворыць: «Формула Леніна аб вышэйшым прычыне дыктатуры дзудзіна. Яна ўключае, як ідэю саюзу пралетарыяту з ся-

ліна і ідэю вышэйшага правага «творыя ўступак», не асноўныя палажэнні. На самой справе, калі правыя неадацэннаваць рэакцыйны бок сялянства, недаацэннаваць кулацкую небяспечку і таму недаацэннаваць у рабоча-сялянскім блёку кіруючую роллю пралетарыяту і сялянства, дык, натуральна, што яны так лёгка ідуць на ўступкі сялянству і высуваць лёзунг бязмежных уступак. Натуральна, што іх лёзунгам выяўляецца «лепі больш уступіць, чым надаў уступіць». Такі-ж лёзунг бязмежных, бязушычных, перманентных уступак супярэчыць перш за ўсё прычыну захавання кіруючай ролі, пралетарыяту ў саюзе рабочых і сялян.

1) В. Молатаў. Да вынікаў лістападаўскага пленуму ЦК. «Правда» ад 4 снежня 1928 г.

2) В. Молатаў. Да вынікаў лістападаўскага пленуму ЦК. «Правда» ад 4 снежня 1928 г.

3) Калі мы гаворым, што правыя недаацэннаваць кіруючую роллю пралетарыяту ў рабоча-сялянскім саюзе,—гэта, вразумела, не азначае, што «левыя», траціцкія, гэтым на грэшаць. Нясумненна, што траціцкім таксама недаацэннаваць кіруючую роллю пралетарыяту, гегемоніі пралетарыяту, хаця ён аб гэтай гегемоніі часта гаворыць. Але Троцкі з другога канца падрывае гэту ідэю. А іменна, Троцкі, сцвярджаючы, што паміж пралетарыятам і сялянствам няўхільна адбудзецца канфлікт, тым самым недаацэннаваць здольнасць пралетарыяту павесці за сабой сялянства, інакш, ён недаацэннаваць кіруючую роллю пралетарыяту ў адносінах сялянства.

Я. РЭЗВУШКІН.
(Працяг заўтра).

кага таварыства. Сакратар партыйнай Канцавой гэта прадабачу і таму на даш схода паслаў двух партыйцаў: Гардзеева Л. і Драбова Р., каб яны на выпадку самакрытыкі ліквідавалі не канчаткова. І праўда, намеры сакратара ячэйкі Гардзееў і Драбоў выканалі з гонарам.

Толькі зашумеў сход наконт скажонняў класавай лініі ў рабоце праўдзеньнага спажывецкага таварыства, як Гардзееў і Драбоў прыняліся за «работу».

— Кулацкія адгалоскі... прычаў то Гардзееў, то Драбоў насылаю кожнага выступлення беднаты. Паўстае пытаньне—што кулац-

Пікнік за Туравам

Было ў жніўні 28 году. Самакрытыка тады бупавала, дакаціўшыся да нашага Турава (Мазырчына), а калі дакацілася хваля самакрытыкі, то сакратару райкому КП(б)В т. Сінко стала ў Тураве дасна і ён перакідаўся ў Пятрыкоўскі раён.

А раз перакідаў, то і провады—у нашай Мазырчыне інакш было нельга, так ужо ад акругі да раёну было ўведзена. Вось і Сінко былі наладжаны провады. Падаралася кампанія добра: апорг райкому партыі, сакратару райкому камсамолу, жанарганізатар, начальнік райміліцыі, райінспектар асветы і інш. У спажывецкай кааперацыі набылі розных він, закускі і прысмакаў, сабраліся і рухнулі ў лес за 9 вёрст ад Турава пад вёску Варкі.

Палойка, відаць, вышла на дрэна, бо пасыла яе ў сакратара камса-

Такіх кіраўнікоў нам ня трэба

Адказным арганізатарам камсамольскае групы М-скага палка працаваў нехта Пусянкоў. У пэрыяд сваёй працы на данай пасадзе Пусянкоў правіў паўднейшую нядабывасць да камсамольскае работы. Ён сарваў прапароўку матэрыялаў да дзівяўнай канферэнцыі, не садзейнічаў разгортванню самакрытыкі ў арганізацыі. У справе самакрытыкі Пусянкоў меў такі дэвіз: крытыкуй самога сябе, а на другіх.

Прышося бліжэй прыглядзецца да Пусянкова. Не адным са сходаў групы выявілася разам з другімі плянамі, якія ляжаць на дзейнасці гэтае асобы, тое, што Пусянкоў

Пара пагнаць п'яніцу!

(Брупская райпартарганізацыя, Аршанск. акр.)

Член партыі Байро Альберт, які працяваў у вёсцы ўхвала сыстэматычна наладжвае палойкі. Некалькі хуліганства ў нашай вёсцы, якія сядзяць вараз за сваё хуліганства ўчыны ў вяртачым доме, былі першымі калегамі-субутэлінікамі Альберта Байро. Калі судзілі хуліганства, то Байро быў у судзе першым іх абаронцам. Наконт гэтага шмат пісавала матэрыялу ў сельдзых органах раёну.

Досыць яму запісваць вымовы

(Ячэйка КП(б)В галытарэйнай фабрыкі, Менск)

Член партыі Кузьмінскі, яшчэ працуючы на заводзе «Варшавянска», паказаў сябе, як непапраўна п'яніца. Яшчэ будучы там, ён ня раз п'яным ваяўляў па вуліцы, узнімаў скандалы. Партыйка «Варшавянскі» ня раз разглядала справу аб п'янстве Кузьмінскага і ў апошні раз дала яму суровую вымову з папярэджаннем.

меў гэтага 32 дзесяцін зямлі і трымаў вух батракоў. У 1924 г. Башпавай фітмунна пахадзіўся з сваймі 2 братамі, атрымаўшы пры выдзеле 9 дзесяцін зямлі. Зара-жа Башпавай, ваямст таго, каб знаць зямлю, якую ён сам не апрацоўвае, здаць у валасны фонд, ён перадае сваёму брату, які і бяз гэтага меў 10-12 дзесяцін.

З усім ясна цяпер, чаму ў в. Перасолье Канцавой ікнпуўся зашумець самакрытыку, чаму партыйцы Гардзееў і Драбоў па заказе сакратара апраўдвалі скажонняў класавай лініі ў рабоце кааперацыі.

Селькор.

мольскага райкому зехала з плеч абадраная рубашка (нехта учаніўся добра кіцюрамі), жанарганізатар спыраваў в парванай сядзінай, гарнітур трыяцца ператварыўся ў сапраўдныя лахманы. Перапіўшыся, кампанія «сравлекала» сябе страляньнем з рэвалювераў.

Так адбылася провады Сінко, калі ён выяждаў з Турава ў Пятрыкоўскі раён.

Аднак, у Пятрыкоўскім раёне «внновник торжества», якое тут апісана, пабыў на доуга, яго паслаў у Менск, а адтуль ёсць чуці, што яго паслалі на больш адказную працу (інструктарам Аршанскага АК КП(б)В).

Трэба гармінова высветліць гэтаўсю справу і ўдзельнікаў прадаў Сінко разам з ім самім прыцягнуць да партыйнай адказнасці.

П.—н.

рэўтрыбувалам аднае з вайсковых часцей судзіўся за антысемітызм, за што быў прыгавораны да 8 месяцаў пазбаўлення волі. Але пакарацца чамусьці не адбываў, а, перавезшыся ў другую частку, утаў гэта ад камсамольскай і партыйнай арганізацыі. Сход групы ЛКСМ палку ўхваліў неадкладна зьявіць Пусянкова з працы адказнага арганізатара, вывесці са складу бюро і прасіць бюро калектыву разабраць справу Пусянкова ў самы кароткі тэрмін. Пры чыстцы партыі на гэтага антысеміта і думшцеля самакрытыкі трэба звяртаць увагу.

Клютко і Швэцаў.

Гэты «артэп», які беопробудна п'янства, падрывае работу савецкіх і кааперацыйных органаў не вбоды.

— Прападзьце ваши паі, усювоны ў кааперацыю, кіраўнікі забрабуч гавар сабе...—так гаворыць Байро срод сялян, з мэтай надарваць аўтарытэт партыйцаў, працаўнікоў кааперацыі.

Пара пагнаць п'яніцу з партыі

Лей.

БОЛЬШ АДКАЗНАСЬЦІ

ЗА ПАДРЫХОЎКУ ДА СЯЎБЫ

Пад суд дэзарганіза- тараў пасеўнага фронту

БАРЫСАЎ. (Наш кар.). У зьвязку з выяўленымі фактамі надбайных адносін да падрыхтоўкі веснавой пасеўнай кампаніі, Барысаўскі райвыканком абвясціў строгія вымовы загадчыку фармай «Стара-Барысаўскага с.-г. техникуму Замойскаму, загадчыкам саўгасамі «Вяснянова», «Сяржпутавы» і «Паланю». Абвешчана таксама строгая вымова сакратару Халодніцкага сельсавету за надбайныя адносіны да ачысткі насення і неважчасовы пуск машын для ачысткі насення.

Старшыня Зямбінскага сельсавету і нестачковага савету за неважчасовае прыняццё мер па ачыстцы і сьваганьне КСУ платы за ачыстку насення, за сымстэматычнае невыкананьне дырэктару РВБ прыцягваюцца да судовай адказнасці. Старшыня Зямбінскага КСУ зьняты з работы.

Старшыня Бродаўскага сельсавету за надбайнасць абвешчана вымова. Старшыня КСУ Бродаўскага сельсавету зняты з работы і перадаецца суду.

У паход за ўраджай

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.). Камсамольцы Гомельшчыны арганізуюць паход для ўдзелу ў веснавой пасеўнай кампаніі. На нарадзе з ўдзелам камсамольцаў у раёнаў праправаваны практычныя мерапрыемствы па выкананні дырэктару партыі ўраду па ўзьянцці ўраджайнасці. Кожны камсамалец арганізуе збор пошукі ў сваёй гаспадарцы і павінен весці растлумачальную работу сярод насельніцтва аб зборы пошукі, аб ужыванні пошукі, як угнаення, асабліва ўвага зварачаецца на поўнае правядзенне кампаніі па ачыстцы збожжа. Камсамольцы ў кожнай вёсцы разгорнуць работу так, каб ніводнаму селяніну ў гэтым годзе не сасеяў сваёго поля не ачышчаным збожжам. Наогул камсамольцы будучы востраўшчыкамі ў правядзенні ўсіх намечаных мерапрыемстваў па ўзьянцці ўраджайнасці.

Камсамольцы гарадзкіх арганізацый таксама будуць удзельнічаць у правядзенні веснавой пасеўнай кампаніі. Камсамольцы намечваюць арганізаваць рабочыя бригады для рамонту сельска-гаспадарчага інвентару і для ўмяшчэння растульчальнай работы сярод насельніцтва. Раёныя камітэты камсамольцаў.



Калентуў „Гаралашні“ (Пулавіцкі раён) рыхтуе машыны да сяўбы

Кулак агітуюць супроць ачысткі насення

Падрыхтоўчая работа да пасеўнай кампаніі ў Лельчыцкім раёне пачалася амаль месяц таму назад. Кіраўнікі хат-чыталень, народнаў і агракомы праводзяць у вёсках лекцыі і лекцыі аб узьянцці ўраджайнасці, паліпшэнні апрацоўкі глыбы і аб мерапрыемствах ураду ў гэтай галіне, ачыстка насення па раёне праходзіць адвальнічача. Але замочная частка сялянства выступала супроць ачысткі насення

і ўзьянцці ўраджайнасці. Кулак адкрыта агітуюць супроць мерапрыемстваў па ўзьянцці ўраджайнасці. У вёсцы Сьвіслае настаўнік Антонаў выступіў супроць пасеўнай кампаніі і заявіў: «Гэта лішне, нічога з гэтага ня будзе, толькі забіваюць голавы насельніцтва». Відзяцкая частка вёскі дала ўсім гэтым выступленьням рашучы адпор.

Селькор Дубко.

„Што мы ў горадзе можам зрабіць?“

МАГІЛЕЎ. (Наш кар.). Першая палова лютага месяца дае некалькі паліпшэння ў галіне ачысткі насення па акрузе. Камі на 15 студзеня мелася ачышчанага насення 510 тон, ды на 15 лютага ёсьць 2.887 тон, або 18 проц. заданьня.

На першым месцы па ачыстцы насення стаіць Клімавіцкі раён, які выканаў 46,5 проц. На апошнім месцы стаіць Прапойскі раён — 1,7 проц. заданьня. Ня ў лепшым становішчы знаходзяцца раёны: Бялыніцкі, Хоцімскі і Чавускі — першы выканаў 6,4 проц., другі — 9 проц. і трэці — 10 проц.

Прафсаюз Магілёўшчыны дагатуе яшчэ нічога не зрабілі, каб дапамагчы падшэфным вёскам.

На запытаньне нашага карэспандэнта аб тым, што зробіць прафсаюзамі для дапамогі пасеўнай кампаніі, старшыня акрапрафбюро адказаў: «Нічога, трэба яшчэ пагтарыць у гэтай галіне АВК, каб даў сродкі на выезд рабочых брыгад».

Яшчэ лепш адказаў сакратар акрапрафбюро:

«Што мы ў горадзе можам зрабіць. Плянаў яшчэ не складалі».

Заслухаўшы даклад тав. Падольскага аб выніках рэалізацыі 2-й пазыкі індустрыялізацыі і выказаў на правядзеньні дзвухтыднёва ашчаднасці, канфэрэнцыя канстатуе, што:

1. Камісія саадвэйнічаньня рэалізацыі 2-й пазыкі індустрыялізацыі правялі вялікую працу па растлумачэнні працоўным масам значэння дыржаўных, што пры высокай сьвязьнасці працоўных мас Беларусі значна саадвэйнічала выдзяленню носьбіту рэалізацыі пазыкі.

Канфэрэнцыя адзначыла, што камісія саадвэйнічаньня сабе коўнасьцю апрацавала і што іх праца пазвала патрабу па прадпрыемствах і ўстановах у агульным грамадзянскім органе, які-б вёў актывізацыйную і растлумачальна-дакладную працу па пільных дыржарэшту павінен абярнуцца камісія саадвэйнічаньня рэалізацыі 2-й пазыкі індустрыялізацыі, што мелася на ўвазе пры іх арганізацыі.

Канфэрэнцыя лічыць, што ў такім стане орган саадвэйнічаньня дыржарэшту павінен абярнуцца камісія саадвэйнічаньня рэалізацыі 2-й пазыкі індустрыялізацыі, што мелася на ўвазе пры іх арганізацыі.

У зьвязку з гэтым і згодна з паставамі ураду, працу па правядзеньні дзвухтыднёва ашчаднасці ўжываюць на камісіі саадвэйнічаньня рэалізацыі 2-й пазыкі індустрыялізацыі.

Прымаючы пад увагу вельмі важнае значэнне дзвухтыднёва ашчаднасці, як прыклад для ўкараненьня ашчадных эле у быт працоўных і неабходнасць выкарыстання ашчаднасці ўрадам задачы па ўкараненьні новых укладчыкаў і ўкладчыкаў для павышэння рэсурсаў па індустрыялізацыю краіны, канфэрэнцыя правянуе ўсім камісіям саадвэйнічаньня прыняць самыя рашучыя меры да паспяховага правядзеньня кампаніі.

Для гэтага неабходна:

1. Мабілізаваць грамадскую думку на

прадпрыемствах і ўстановах вакол ашчаднай справы і дзвухтыднёва ашчаднасці праз насцёпную газету.

2. Камісіям сумесна з фабзавуацыйнымі і вчэйкамі КП(б)В і ЛКСМ скласьці канкрэтны план правядзеньня дзвухтыднёва па ўсіх прадпрыемствах і ўстановах, прычым абавязкова прадуглядваць:

а) Складаньня агульнага сходу рабочых і служачых, на якім паставіць пытаньне аб дзвухтыднёва ашчаднасці;

б) Вылучыць са складу камісіі саадвэйнічаньня і актыўныя вышэйшых вярбоўшчыкаў і прыняць меры да ўдзяленьня ў ашчаднасць усіх рабочых і служачых;

в) Арганізаваць куткі беражлівасці ва ўсіх прадпрыемствах, ўстановах, клубах і чырвоных кутках;

г) На буйных прадпрыемствах і ўстановах арганізаваць камі ашчаднасці, вылучыўшы па ўстадзеньні адміністрацыя для гэтай працы адпаведных таварышоў.

3. Усім камісіям саадвэйнічаньня ўстанавіць пэсую сувязь з рэспубліканскай ашчаднасцю, неадкладна атрымаць актыватары і дакладныя паказаныя аб метадах і формах працы.

4. Даручыць камісіям саадвэйнічаньня пры ЖАКТ'ах прыняць меры да папулярызацыі ашчаднай справы сярод хатніх гаспадынь і работніц і ўдзяленьня іх у ашчаднасць ўкладчыкаў ашчадных кас.

5. Арганізаваць спаробніцтва між вобшчымі прадпрыемствамі і ўстановамі па ўдзяленьне найбольшага працэнту рабочых і служачых у ашчаднасць (прав круж).

6. Пры вярбоўцы ўкладчыкаў прадураваць метады сымстэматычнага ці развага адлічэння ў ашчадную касу ад пачатку і практыкаваць індывідуальныя выхадкі праз вясцёпную газету.

7. Арганізаваць на отаронках кружкі інфармацыю аб ходзе падрыхтоўкі да кампаніі і ходзе самога кампаніі.

Агляд вытворчых парад

Ці будзе скончаны агляд да 28 лютага? На многіх прадпрыемствах кампанія яшчэ не разгарнулася

разгарнулася

Што пастанавіў прэзыдыум ЦСПСБ

На апошнім пасяджэньні прэзыдыуму ЦСПСБ была заслухана інфармацыя старшыні праграмаў аглядавай камісіі т. Каган аб ходзе агляду. Тав. Каган адзначыў рад недахватнаў у разгортваньні кампаніі. Гэтыя недаваты і ляглі ў аснову пастановы прэзыдыуму ЦСПСБ.

Прэзыдыум ЦСПСБ адзначыў: пазьні пачатак агляду, адсутнасць сувязі паміж ЦП саюзаў і іх акрааддзяленьнямі на пільных аглядах, невыстаржальны ўдзел упоўнаважаных ЦП саюзаў у практычнай рабоце па аглядзе на прадпрыемствах г. Менску, невыстаржальнае азнамленьне рабочай масы з задачамі агляду, слабое ўдзяленьне рабочых мас, невыстаржальную ўвагу пры аглядзе пільным паліпшэння работ вытворчых парад, накараленьне і неважчасовы разгляд паступіўшых ад рабочых прапаноў, слабое асьвятленьне пільнаў агляду ў друку і насьцёпных газетах.

ЦП саюзаў у акрапрафбюро запрапанавана ўжываць меры да зьнішчэння гэтых недахватнаў, звярнуць увагу на ўдзяленьне ў кампанію агляду шырокіх мас рабочых, асабліва жанчын, падрастаў і новых піль-

тоў рабочых, аказаць непасрэдную дапамогу аглядавым камісіям на прадпрыемствах у разборы паступіўшых прапаноў і абмеркаваньні іх на масавых сходах.

Перад ВСНГ паставілі пільна пільнае пытаньне аб дачы дырэктывы гаспадарчым органам, каб апошні аказвалі ўсямерную тэхнічную дапамогу аглядавым камісіям у апрацоўцы матар'ялаў, атрыманыя розных справаў і г. д. АТЭ ЦСПСБ даручана дагаварыцца з ВСНГ аб уставаўленьні прэміяў за лепшыя прапаноўны адносна работ вытворчых парад і актыўную работу па правядзеньні агляду.

Ці будзе скончаны агляд да 28-га лютага? Пакуль што ў нас ёсьць весткі аб тым, што агляд скончыўся толькі на гарбарні «Вальшанік». У поўным разгары агляд на некаторых прадпрыемствах, як «Меншвай», дэпо МВВ чыг. і інш. Але ёсьць шмат прадпрыемстваў, дзе агляд яшчэ не разгарнуўся.

Значыць, да 28-га лютага агляд скончаны ня будзе і праграма аглядавай камісіі трэба падумаць аб тым, каб павялічыць тэрмін скальчэння агляду.

На барацьбу за якасьць прадукцыі

Абутан саматужных арцеляў — дрэнны

Маскоўская кантора Белнаўгац-ля атрымаў за апошні час рад скаргаў на дрэнную якасьць абутку, які вырабляецца саматужнымі арцелямі. Так, у Сьвярдлоўску паведамляець, што Уралгандлем забаваліся 2.670 пар саматужна-

ад арцеляў «Аб'яднаньне» і г. д. Маскоўская кантора Белнаўгац-ля правярыла якасьць узораў абутку Віцебскай і Магілёўскай арцеляў, лям аказаліся выдатныя і прычыны таго, што абутак шыцца з сырога матар'ялу.

Як БССР сьвяткавала 11-годзьдзе Чырвонай Арміі

11 год на варце сацыялістычнага будаўніцтва

(На ўрачыстым пленуме Менгарсавету)

23-га лютага ў Доме Культуры адбылося ўрачыстае пасяджэньне пленуму Менгарсавету, прысьвечанае 11-га гадавіну Чырвонай арміі. Пленум адкрыў старшыня Менгарсавету тав. Яцкевіч.

— У пільны Кастрычнікавай рэвалюцыі — кажа т. Яцкевіч, — у цяжкіх умовах грамадзянскай вайны нарадзілася наша Чырвоная армія.

— Ці жудасць гаспадарчай разрухі, ці пераважылі сілы міжнароднай і ўнутранай контр-рэвалюцыі не перамаглі маладой, заціснутай і кінцоры голыду і тыфусу, слаба ўзброенай арміі пралетарыяту.

Контр-рэвалюцыі, аб працы і вучобе Чырвонай арміі гаварыў т. Ягораў.

— Расьце вайсковая магутнасць Чырвонай арміі, расьце палітычная сьведомасьць баіца чырвонаармейца.

— Назав нашы ворагі — кажа тав. Ягораў — адкрыта прызналі, што наша Чырвоная армія зьдзяляецца вялікай школай палітычнага выхаваньня рабочых і сялян. Побач з ростам тэхнікі і аўладаньня вайскованавуковымі ведамі, побач з павыльчэньнем аператыўна-тактычнай падрыхтоўкі каманднага складу і чырвонаармейцаў, мы маем вялікі рост партыйнай арганізацыі РСЧА.

— 60 проц. усёго каманднага складу РСЧА — партыйцы і камсамольцы.

Дні сьвята ў Менску

Пад знакам змычкі з рабочымі

22, 23 і 24 лютага ва ўсіх рабочых клубах і чырвонаармейскіх часцях адбыліся ўрачыстыя сходы, прысьвечаныя сьвяткаваньню 11-й гадавіны Чырвонай арміі.

Саюз будаўнікоў правёў у дні сьвяткаваньня стралковыя спаробніцтвы паміж рабочымі і чырвонаармейцамі падшэфных часцей. У надшэфных часцях і ў клубах былі арганізаваны вечары з дакладамі аб Чырвонай арміі. Раздачы падарункі лепшым стралком-чырвонаармейцам і ўдзельнікам грамадзянскай вайны.

Акрамя таго паднесены падарункі ўсёй часці, гэта: кресты, брытвенны прылады, плявадзельніцы і г. д. У клубе саюзу будаўнікоў адбыліся два агульна-саюзныя вечары, прысьвечаныя сьвяткаваньню. У клубе арганізавана выстаўка вайскавай літаратуры.

Харчавікі праводзілі сьвята ў

Дні сьвята ў Менску

Пад знакам змычкі з рабочымі

22, 23 і 24 лютага ва ўсіх рабочых клубах і чырвонаармейскіх часцях адбыліся ўрачыстыя сходы, прысьвечаныя сьвяткаваньню 11-й гадавіны Чырвонай арміі.

Саюз будаўнікоў правёў у дні сьвяткаваньня стралковыя спаробніцтвы паміж рабочымі і чырвонаармейцамі падшэфных часцей. У надшэфных часцях і ў клубах былі арганізаваны вечары з дакладамі аб Чырвонай арміі. Раздачы падарункі лепшым стралком-чырвонаармейцам і ўдзельнікам грамадзянскай вайны.

Акрамя таго паднесены падарункі ўсёй часці, гэта: кресты, брытвенны прылады, плявадзельніцы і г. д. У клубе саюзу будаўнікоў адбыліся два агульна-саюзныя вечары, прысьвечаныя сьвяткаваньню. У клубе арганізавана выстаўка вайскавай літаратуры.

Харчавікі праводзілі сьвята ў

арганізацыя работы бригады для рамонт сельска-гаспадарчага інвентару і для ўзмацнення расту-мачальнай работы сярод насельніцтва. Раённыя камітэты камса-молу арганізуюць раённыя курсы па лепшую камсамольскую ячэйку на ўдзел у веснавой пасаўнай кампаніі. Акругкам з свайго боку абвясціў аўраговы конкурсу на лепшую камсамольскую ячэйку. Вызначна 20 прэмій для прэміявання.

Аркестр выконвае жамбын марш. Пад гучныя воплескі ўзыходзяць на трыбуну т. т. Гамарнік, Галадзед, Славінскі, Ягораў, прадстаўнікі Менскіх рабочых і чырвонаармейцаў, члены прэзідыуму гарсавету і інш. Першым выступае камандуючы войскам ВВА т. Ягораў. Аб падрыхтоўцы буржуазіі да вайны з Савецкім Саюзам і неабходнасці трымаць парох сухім, каб даць рашучы адпор сусватнай

ізацыя Чырвонай арміі бязупынна павялічваецца. У барацьбе з контр-рэвалюцыйнымі трацкізмам, у барацьбе з правай псеўда-левай і пры-мірніцтвам партарганізацыі РОЧА высока трымала сцяг левізму. Чырвоная армія, закінваючы пад авачы ўсё за тав. Ягораў, уступае ў 12-ты год свайго існавання, як пераможная крэнасьць дыктатуры пралетарыату. На трыбуне тав. Гамарнік. — 24 гады таму назад, — кажа ён, — у 1905 годзе на Менскім вакзале салдаты царскай арміі стралялі па рабочай дэманстрацыі. — У лютай варожасці да работа-га руху, у лютай варожасці да рэ-валюцыянераў выходзіла старал армія. Так было. А зараз... — Зараз ужо 11 год, як наша радзіма, любімая Чырвоная армія і рабоча-сялянскія масы Савецкіх рэспублік — адзіная сям'я, адзіны наветы. Ад імя ЦК Камуністычнай партыі Беларусі перадаю шчырае прывітаньне слаўнай рабоча-сялян-скай Чырвонай арміі. З прывітаньнем ад імя ўраду БССР і ЦПСБ выступалі т. Галадзед і т. Рыжкоў. Ад імя менскіх рабочых гаварыў рабочы завод «Дрэвапрадоўшчык», тав. Манарэвіч. Помніце, таварышы чырвонаар-мейцы, вы не адны. У грозную міну-ту небяспэкі па першым закліку ка-муністычнай партыі і ўраду ўсе ра-бочыя будуць змагацца за савецкую ўладу, як змагаліся адзінаццаць год таму назад. Ад імя Чырвонае арміі адказваў тав. Капмарэў — чырвонаармеец № 2 Самарскай кав. дывізіі. Вечар закончыўся вялікай кап-цэртнай часткай. Г. ТАКАРЧУК.

брытаныя прадані, плавацельні-цы і г. д. У клубе самую будаўні-коў адбыліся два агульна-саюзныя вечары, прысьвечаныя святкаван-ню. У клубе арганізавана выстаў-ка вайскавай літаратуры. Харчавікі праводзілі свята ў клубах і ў чырвонаармейскіх ча-сёх. У доме сельпаніа адбыўся агульна-саюзны вечар з дэкладам

смыфонічым аркестр. **Работнікі на нархарчаваньні** ў часе святкавання правалі раз-вечароў-сустрэч работнікаў ста-ловых у чырвонаармейцамі. Чырво-наармейцам адшэфных часцей былі разданы падарункі на суму звыш 1.200 р. Такія жа вечары былі праведзены на клубах прафсаюзаў.

Маскоўскага кантора Беларэа-дзі арцелі «Аб'яднаньне» і г. д. Маскоўскага кантора Беларэа-дзі атрымала за апошні час рад скаргаў на дрэнную якасць абу-тку, які вырабляецца самагужымі арцелімі. Так, у Сьвярдлоўску па-ведамляюць, што Уралгандлем за-бравана 3.670 пар жаночага абутку, папятага арцелі Магі-лёўскага саюзу самагужнай каапе-рацыі. Астраханскі губгандль за-бравіў партыю абутку, які атры-маны ад Віцебскага сапраксаюзу,

Наркамгандль прапанаваў Бела-рускаму саюзу самагужнай каапе-рацыі вярнуць самую сур'ёзную ўвагу на палішчаньне якасці абутку, што выпускаецца арцелімі самагужнай кааперацыі.

Паслабленьне ўвагі да загатоўкі

«Чырвоныя асобы» — жывы папрок зага-тоўшчыкам-нядбайнікам

Прыватнік скарыстоўвае бяздзейнасьць зага-тоўчых арганізацый

Чырвоныя асобы з хлебам

Добра праходзіць хлебазагатоўні ў Слуцкім раёне. Частка хутароў в. Сьлівы на-лектыўна здала 150 п. хлеба ў кааперацыю і выклікала ін-шыя сьліўскія хутары.

Вёска Гарадзішча, Бокшыца-кага сельсавету налектыўна здала у кааперацыю 120 п. збожжа і выклікала в. Васілі-ні, Ушалавічы і Загор'е. Вёска Цолавічы і еўліцкія ху-

тары налектыўна здалі 230 п. хлеба і выклікалі Бяліцкі сель-савет. Чырвоныя асобы з некалькі-мі тысячамі пудоў хлеба па-слаі на кааперацыйныя пункты і іншыя вёскі раёну, за выклі-чэньнем в. Малешковічы, якая зусім адмовілася ад налектыў-най здачы збожжа. Ю. П.

Скурны рынак у руках прыватнікаў

Прыватныя скурзаводчыкі і скупшчыкі працуюць без патэнту

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.). Пры аб-сьледваньні рынку скурсырду ў Бра-цінскім раёне выяўлена, што спяж-непца сельска-гаспадарчага каапе-рацыя не звярнула дастаткова ўвагі на скурны рынак. У выніку ахват рынку зменшыўся, а дзей-насьць прыватніка значна вырасла. Кааперацыйныя арганізацыі абмя-жоўваюцца загатоўкай скурнаго сырду ад уласнага забов, на рын-ку-ж скурсырду закупляе прыватнік. Апрача таго, у Браціне і раёне вы-

крыта значная колькасьць прыват-ных гарбарань, утвоненых ад рэгістра-цыі ВОНГБ. Уласнікі гэтых гарба-рань нават ня бралі патэнтаў на перапрацоўку скурсырду і гэтым самым дэяржаве прынеслі вялікую страту, ня кажучы ўжо пра дэзар-ганізацыю скурнаго рынку. З боку фінапарату ня было праўдэна вы-старчальнай пільнасьці ў справе вы-яўленьня беспатэнтных скурзавод-чыкаў і скупшчыкаў.

Чаму зьнізіліся хлебазагатоўні

ГОМЕЛЬ. (Наш кар.). Хлебаза-гатоўні па Гомельшчыне паказалі далейшае рэзкае зьніжэньне. Разь-мер загатоўкі у 1-й дэкадзе лют-га зьнізіўся проці папярэдняй дэ-кады на 26,8 процантаў. Такі не-дэвальяўны стан хлебазагатоўкі апрача моцных маразоў, якіх ад-біліся на рэзкім зьніжэньні паво-зу, тлумачыцца яшчэ і нядбайнась-цю загатоўчага апарату. Да спра-вы хлебазагатоўкі дагэтуль ня пры-цягнута ўвага высковай грамадзас-ці. Кааперацыйны актыў ня ўця-нут у работу па ўзмацненьні ача-чкі хлеба і па арганізацыі байкоту тых гаспадароў, якіх вяртаюць

у слабе вялікія запасы хлеба, чака-ючы павялічэньня цен. Трэба адначасна, што прыватнік узмацняе свая дзейнасьць. На рын-ку зьявіліся скупшчыкі, якія скуп-ляюць збожжавыя прадукты для вывазу ў іншыя раёны. З гэ-тымі скупшчыкамі і мясочні-камі, якія дэзарганізуюць хлеб-ны рынак, не вядзецца адна-веднай энэргічнай барацьбы. Памольны збор таксама пасту-пае слаба. За 1-ю дэкаду лютага месячым плян выканан у размеры 12,2 проц. Кантроль за паступлень-нем памольнага збору дагэтуль за-стаецца на самым самым слабым

Юбілей Чырвонай арміі — свята рабочай клясы

ВІЦЕБСК. (Наш кар.) Гадавіна Чырвонай арміі прайшла пад зна-кам дэснага агуртаваньня байцоў з працоўнымі. На ўсіх клубах пра-ведзены супольныя вечары змычкі (друкарні, МББ чыгуны, саўган-дальслужачыя і інш.). Мэталісты гавялілі, у гарадскім тэатры. Амаль усюды ўсе рабочыя прыходзілі на вечары. Група рабочых «Дзьвіны» прыехала да чырвонаармейцаў у падарункамі і сьцягам.

У зьвязку з аглядам казырні сабраці ў фонд палешаньня быту каля 20.000 руб. На сабраныя сродкі капітальна адрамантаваны рад базароў. На дзьвярах і вок-нах павяліліся фіранкі. У некаторых частках ма-ніаваны кужні; закуплены тэр-масы, хрыбарэзкі, мясарубкі і г. д. Агляд многа данапог работе па ваянізацыі працоўных. Зараз цурт-

23-га лютага адбыўся ў Бель-дзяржтэатры пашыраны пленум гар-савету. Дэклад вядзіва тав. Зай-цава аб дасягненьнях Омскай чыр-вонаармійскай дывізіі да 11-й гадавіны быў заслуханы з вялікай увагай. Агульна-асветніцкі шко-ламі дывізіі ахоплены 800 ма-лапісьменных чырвонаармей-цаў. Поўнасьцю ліквідавана ня-пісьменнасьць сярод маладня-ка. У часьнях гарнізону рэгу-лярна выдаецца 81 «Ільлічоў-ка» і 8 шматтыражак. Вя-сною дывізія аддала вёсцы 1060 работнікаў кааперацыі, сель-саветай, ад-чытальнай, мі-ліцыі і г. д.

Група чырвонаармейцаў ар-ганізавала чырвонаармейскі кал-еас.

Прагулы, прастой, нядбайнасьць

Тры «кіты» вытворчасці, якія павышаюць сабекошт прадукцыі

Замест 8 гадзін працуюць 6

За апошні час прагулы на няўваж-лівых прычынах на заводзе «Чыр-воная Зара» пачалі павялічвацца. Ме-сяцаў 2-3 таму назад процант пра-гулаў склаў 0,1, а зараз — 0,4 да агульнага ліку рабочых. (Усяго на заводзе зараз працуе 197 чал.). Ёсьць выпадкі, калі рабочыя ня-дбайна адносяцца да сваёй працы або сымулююць. Ня так даўно быў такі выпадак: на завод прыслалі сту-дэнта з курсу па рацыяналізацыі вытворчасці. Рабочыя забавнага адражэньня падумалі, што гэта прадстаўнік ад Наркампраці і што ён хоча даведацца, як нагужаны працоўны дзень. У такім разе ра-бочыя забавнага адражэньня замест 400 скрынак (норма) зьбілі ўсяго ў сурэднім 250.

На жыты яшчэ выпадкі зьяў-леньня на праду ў п'яным выглядзе. На заводзе ёсьць некалькі «заўва-жых» п'яніц, якія зьяўляюцца ў п'яным выглядзе на праду. На так даўно адміністрацыя заводу за зьяўленьне ў п'яным выглядзе на праду абвясціла вымову Аляксён-ку і Сіневічу. Трэба таксама вэсьці барацьбу з заўчасным сканчэньнем работы. Так, з заводу «Варшавянка» прыслалі трох чалавек на наш завод для вылікі мялосу. Але... гэтыя ра-бочыя, не папрадзяўшы паложана-га тэрміну, паднялі працу раней, як на 2 гадзіны.

Колькасьць прагулаў расьце

Не глядзячы на тое, што неадноль-кава даваліся дырэктывы п'яным ітэкам аб узмацненьні працы па падняцьці працоўнай дысцыпліны і зьнішчэньні прагулаў, да гэтага часу на мясцох гэтых дырэктывы не знай-шлі належнага праламленьня. У выніку, замест зьявіленьня прагулаў на нашых дрэвапрацоўных прадпрыемствах, ёсьць некалькі па-вядзеньняў: у 1926-27 г. нявыхадаў на работу па ўважлівых і няўваж-лівых прычынах было 7,2 проц., або 72.305 чалавек-дзён, з якіх на роз-ныя грамадзкія работы — 10.145 дзён, на роды — 5.191 дзён, па хваробах — 42.793 дні, на прагулы ўважлівых — 7.355, няўважлівых прагулы — 6821 дзень. У 1927-28 годзе гэта лічба падняла-ся ў сярэднім да 7,6 проц., у абса-лютных лічбах складае — 74.205 дзён, з якіх на грамадзкую работу 10.664 дні, роды — 5.160, хвароба — 47.435.

Кніга загадаў распухла

Не адну калейку кашуюць фаб-рыцы па вырабе лямцу (Менск) пра-гулы на няўважлівых прычынах. Прагулы перайшлі ўсе межы, яны не зьмяшчаюцца, а наадварот, павяліч-ваюцца. Так, у мінулым годзе прагу-лы склалі 3,5 проц., а сёлета яшчэ павялічыліся на 0,3 проц. Трэба да-даць, што на працягу 1927-28 г. па хваробе і іншых прычынах на пра-ду не зьявілася 6,15 проц. Гэтыя лічбы выразаю калюць, што прад-прыемства атрымлівае значныя страты.

ПРАГУЛЫ, ПРАСТОЙ, НЯДБАЙНАСЦЬ

Тры «кіты» вытворчасці, якія павышаюць сабекошт прадукцыі

Замест 8 гадзін працуюць 6

Колькасьць прагулаў расьце

Кніга загадаў распухла

Не адну калейку кашуюць фаб-рыцы па вырабе лямцу (Менск) пра-гулы на няўважлівых прычынах. Прагулы перайшлі ўсе межы, яны не зьмяшчаюцца, а наадварот, павяліч-ваюцца. Так, у мінулым годзе прагу-лы склалі 3,5 проц., а сёлета яшчэ павялічыліся на 0,3 проц. Трэба да-даць, што на працягу 1927-28 г. па хваробе і іншых прычынах на пра-ду не зьявілася 6,15 проц. Гэтыя лічбы выразаю калюць, што прад-прыемства атрымлівае значныя страты.

Белшвайтэрст і саюз швейнікаў праводзіць абсьлед-ваньне швейных фабрык

За апошні час рэзка павялічы-лася якасьць прадукцыі швейных фабрык. Па некаторых трэстах ёсьць недавыпрацоўка ў 50 проц. У швайтэрст паступаюць ад ровных кааперацыйных арганізацый скаргі на якасьць швейнай прадукцыі. На прадпрыемствах занялася ЦіБ-нацыяліна. Інструктары і тэхні-чы персавал слаба зацікаўлены ра-ботаю фабрык.

Белшвайтэрст вылучыў спецы-яльную камісію для абсьледваньня вытворчасці фабрык «Прафітэра», «Меншвей» і «Камінтэра». Пасьля абсьледваньня будзе склікана ўсе-беларуская вытворчая нарада. ЦіБ-саюзу швейнікаў прапанаваў Віце-бсламу і Гомельскаму акрупаўдэль-нікам і фабьому Меншвэю прываць самы актыўны ўдзел у абсьлед-ваньні.

Судзьдзі, купленыя бандытамі

16-га чэрвеня 1928 г. у газэце «Правда» быў асьветлены артыкул пад загалоўкам: «Судзьдзі, купленыя бандытамі». У артыкуле паведамля-лася, што б. старшыня выязной са-сіі Віцебскага акрсуду па Полацкай акрузе Шалімаў і член акрсуду Фро-лаў былі зьвязаны са алячымным сьветам — бандытамі і контрабанды-стымі.

ных для абвінавачаньня Шалімава няма». Гэтым пават ашукваў вышэй-шыя судовыя органы. Пракурор 1-га вучастку ў працягу 10 месяцаў пра-трымаў у сябе справу па абвінавач-ваньні Шалімава і дапытаў толькі 2 чалавек.

Які поп, такі і прыход

Нарсудзьдзі 7-га вучастку Пясец-кі (ён-жа быў сакратаром ячэйкі ў м. Вальпінцаў?), сакратары 7 і 10 вучасткаў на працягу некалькіх год бралі хабары грашмы, выпіўкаю і аакускаю. Прыгавары вырашталіся на карысьць тых, хто не забываў па-дмазаць работнікам 7-га вучастку. Судзьдзя браў чырвонымі ніжэйшым сошкі — трохрублёўкамі і гарэлькай. На працягу 3-х год у вучастку зьявіліся тры сакратары: Барта-шэвіч, Барташэўскі і Ляхаўскі. Мікро хабарніцтва не пашадаваў ніводнага з іх.

У балоце хабару

Пашыраюцца сьледствы па гэтай справе выкрыла поўнае разлажэнь-не ў асяродзішчы полацкіх судовых работнікаў. Судзьдзі, сьведчыя, аба-ронцы патагнулі ў балоце хабару і сьстэматычнага п'яства. Контрабан-дысты і бандыты шляхам хабару і частаваньня дабіваліся зьмякчэнь-ня пакараньня і ледзь не вызва-леньня.

Прыяцель злачынцаў Шалімаў

Шалімаў не ганьбаваў выпіўкаю і дробным хабарам. У маі 1926 г. ён атрымаў хабар у суме 50-60 руб. ад гр. Песацкага па справе Віцеб-скага Гумтрасу; у жніўні таго-ж году ўзяў хабар выпіўкаю і заку-скаю за садзеньнічаньне справе гр. Лур'е; у сьнежні таго-ж году — хабар у 50 руб. за вызваленьне Хатке-віча, які абвінавачваўся ў забойстве гр. Галасуа; у сакавіку 1927 г. — 100 руб. за палічэньне пакараньня бандытам Жыгуляем. Шалімаў не ашукваў сваіх давя-рыцеляў. Ён стараўся ўсімі сіламі палічэць пакараньне влячымцам, за якіх хадавічала Заборская і інш. Прыклад старшыні суду сьмеда-валі і інш. судовых работнікаў г. По-лацку.

Разглядаць гэтую справу будзе выязная сесьія Вярхоўнага Суду ў г. Полацку.

Член акрсуду і нарсудзьдзі 1-га вучастку Фролаў ня раз прымаў удзел у палічэньні, што наладжваліся жонкамі алячэяў рэцывістычых, у тым ліку і Заборскай. Судовы вынаўца Крум даваў для папоск і раскусты сваю кватэру. Пракуратура г. Полацку ведала аб алячымствах Шалімава і сьведчана іх прыкравала. Пракурор Полацкае акругі Ляланда, атрымаўшы вэсткі аб хабарніцтва Шалімава і інш., за-мазаў справу і паведамаў у праку-ратуру г. Менску.

Член акрсуду і нарсудзьдзі 1-га вучастку Фролаў ня раз прымаў удзел у палічэньні, што наладжваліся жонкамі алячэяў рэцывістычых, у тым ліку і Заборскай. Судовы вынаўца Крум даваў для папоск і раскусты сваю кватэру. Пракуратура г. Полацку ведала аб алячымствах Шалімава і сьведчана іх прыкравала. Пракурор Полацкае акругі Ляланда, атрымаўшы вэсткі аб хабарніцтва Шалімава і інш., за-мазаў справу і паведамаў у праку-ратуру г. Менску.

Член акрсуду і нарсудзьдзі 1-га вучастку Фролаў ня раз прымаў удзел у палічэньні, што наладжваліся жонкамі алячэяў рэцывістычых, у тым ліку і Заборскай. Судовы вынаўца Крум даваў для папоск і раскусты сваю кватэру. Пракуратура г. Полацку ведала аб алячымствах Шалімава і сьведчана іх прыкравала. Пракурор Полацкае акругі Ляланда, атрымаўшы вэсткі аб хабарніцтва Шалімава і інш., за-мазаў справу і паведамаў у праку-ратуру г. Менску.

Рабочы Менск выбірае у Гарсавет

Выбірайце ў Гарсавет лепшых, клясава-вытрыманых рабочых-актывістаў, якія-б з гонарам выконвалі абавязкі дэпутата

Тав. Чарвякоў—дэпутат ад Меншвэю

(Меншвэй)

Пад гукі ўласнага аркестру, стройнымі калёнамі прыйшоў калектыў рабочых Меншвэю ў клуб Карла Маркса абіраць новы гарсавет. Вялікая зала клубу ня можа змясціць усіх прысутных. Многім прыйшло стаяць у праходах, а найбольш «шчаслівым» удалося заняць месца на сцэне за прэздыдумам.

Аркестр размясціўся на галерэі. Вялікая куча павяў на рэгістрацыйным стала сьведчыць аб тым, што ўсе зьявіліся.

З 640 выбаршчыкаў на прыхло толькі 20 чалавек і то на ўважлівых прычынах.

Наказ... Першы раздзел—палітычная частка прамеаца без дадаткаў. За тое на абмеркаваньне 2-га раздзелу—жыльлёвае пытаньне—іде каля трох гадзін. І ня даўа—жыльлёвае пытаньне самае бядоцае пытаньне.

Прапановы, прапановы, прапановы... Меншвэўцы патрабуюць ад сваіх дэпутатаў:

— Дабіцца ад гарсавету пабудовы клубу для рабочых-крайцоў.

— Кватэрную плату треба браць з заробтку усіх членаў сям'і, якія внаходзяцца на службе, а не з аднаго чалавека.

— Хворыя на сухоты павінны мець кватэры ў першую чаргу.

— Выпусьціць пазыку на кватэрнае будаўніцтва.

— Перадаць запустэлавыя сьцягогі пад дзіцячыя ясьлі.

— Навядзіць крэдытаваньне ЖАБТ'аў на жыльлёвае будаўніцтва.

Высяліць з 30-працэнтнай

Забраць царкву пад дзіцячыя ясьлі

(Дражджавы завод «Пролетары»)

Субота... На нашым заводзе выбары ў гарсавет. Работніцы сьпяшаць раей закончыць працу, каб не спазьніцца на сход. Гудком закончыўся працоўны дзень. Усе рабочыя ў зборы. Ня прыйшлі на сход толькі 5 чалавек хворых і 9, занятых на вытворчасці.

Рэдка бываюць такія сходы, каб хто-небудзь у нас ня даў маху. Але на гэты раз такія ня было.

Спазыўшы толькі прадстаўнік гарсавету тав. Кулак, якому далі пунцёву не на тры гадзіны, а на

нормы камаскія кватэр не-працоўны элемент.

Кожная частка наказу па-паўняцца новымі пунетамі—прапановамі рабочых Меншвэю.

— Дабіцца навядзеньня пэнініміцыянерам. Далучыць хатнюю каналізацыю да гарадзкой.

— Распрацаваць пытаньне аб пабудове ў Менску жэраторыю.

Барабанны бой спыняе далейшае чытаньне наказу. Уваходзяць піянеры. Яны прынеслі свой піянерскі наказ дэпутатам гарсавету. Ясна і выразна чытае піянератрад свае прапановы гарсавету:

— Гарачае сьмеданьне ў школах.

— Сурова караць рэакцыйныя настаўнікі, якія ставяць вучняў на калені, лаюцца і г. д.

— Пабудаваць дзіцячы тэатр і летні лядзерскі сад.

— Забраць лідэр ад прыватнікаў і перадаць камгасу.

— Адпуськаць больш сродкаў на дзіцячыя санаторыі.

— Піянеры перадаюць свой наказ у пісьмовай форме тав. Рабіновічу.

Чытаньне наказу скончана. Прыступілі да выбараў дэпутатаў.

Зьвіш 600 паднятых угару рук абіраюць дэпутатам у гарсавет старшынню ЦВК таварыша Чарвякова. Наступнымі абіраюцца—Саровін, Кундэвіцкая, Гофштэйн, Шпітальвік і Ідэльчык.

У кандыдаты гарсавету прайшлі т. т. Малікіна і Прашыньскі.

Тав. Чарвякова рабочыя Меншвэю абралі таксама сваім ганаровым крайцом і пералалі яму іголку з ніткай і напёрстак.

С. Галкін.

— Треба палепшыць работу камісіі па правэрцы кватэр, якія ўваходзяць у 30-працэнтную норму. Высяліць дамаўласнікаў з жактаўскіх будынкаў, палепшыць тэхнічны агляд за будаўніцтвам.

На акраінных вуліцах за грабёў не пралезьці. На Старажоўцы павінны быць праложаны тратуары да заводу «Пролетары».

Рабочы Т. унёс прапанову забраць царкву на Парэсьпе пад дзіцячыя ясьлі.

— Замест крам па продажы га-



Рабочыя гарварні «Бальшавік» ідуць на выбары Гарсавету

Зьявілася ўся фабрыка (Фабрыка абутку, Менск)

Дзякуючы сваячасоваму паведамленьню і разлачы павяў рабочым, на перавыбарчы сход зьявіліся амаль усе выбаршчыкі. З 240 рабочых не зьявіліся толькі некалькі чалавек.

Шмат уваг пры прыняцьці ваказу ўдзялілі рабочыя жыльлёваму пытаньню. Треба пашырыць жыльлёвую

плочку за лік памяшканьняў закрытых магазынаў. Треба правільна размеркаваць жылплошчу ў дамох камгасу. Шмат дадаткаў унеслі рабочыя да наказу аб дабрабыце гораду.

Акраінаў, гораду павінны стаць цэнтрам усьці гарсавету. Треба павялічыць лік пастоў міліцыі, лепш

асьвятляць акраіны. У гарсавет абутнікі абралі 2 членаў і 1 кандыдата. У члены гарсавету абраны работніца штампавачнага цэху тав. Асаёнак і рабочы т. Гарміза, актывісты, сакратар ачэйкі МОНР'у. У кандыдаты абраны т. Чартоў, сакратар камсамольскай ачэйкі фабрыкі. Г. С.

МЕНСК

Вялікая завая ў Менску

23 і 24 лютага ў Менску ад вялікае завая заносены сьнегамі ваколіцы гораду і прылягаючыя траты. Па некастрых тратых неўга праехаць. Падводзі, якія выехалі з тавараў з Заслаўя ў Менск, прымушаны былі вярнуцца назад. Значна снараціўся прыезд агляна ў горад.

24-га лютага аўтабусы хадзілі з перабоямі. На Серабранцы і Старажоўцы аўтабусы вязлі ў сьнезе.

Завая пашкодзілі нармальнаму руху цягнікоў, якія прыйшлі з Маоньы і Негарэлае са спазьненнем на 1-2 гадзіны.

Асабліва вялікія гурбы сьнегу на чыгуны, няла станцыі Менск—таварная і Менск—пасажыронная. Таўшчыня сьнегу на рэйках дасягае 1 з палова метраў. Па ачмысты асноўных ліній і падтрыманьня руху на станцыях Менск 24-га лютага працавала каля 150 чалавек. Учора на гэтых работах было занята каля 250 чалавек. Кругмы суткі працае сьнегаачысьціцель.

24-га лютага сьнегаачысьціцель рабочычаў чыгуначную лінію на перагоні Барысаў—Стобцы, а учора ён быў накіраваны на аучастак Менск—Радашновічы.

У розных раёнах гораду папаваны телефонныя правады і было выключана некалькі абанентаў. Тэлеграфныя лініі не пашкодзаны.

На дапамогу казарме

Рабочыя Менску правялі рад ня-

Цягнікі з Польшчы позьняцца

За апошні час у зьвязку з няспрыяльнымі кліматычнымі ўмовамі цягнікі, якія прыбываюць з Польшчы ў Негарэлае, позьняцца. Па гэтай прычыне цягнікі, якія адпраўляюцца са станцыі Негарэлае ў СССР, таксама позьняцца. Некаторыя цягнікі ўходзяць без пасажыраў. Згодна вестак, атрыманых у Менску, Камісарыят Шляху зносі зьявляюцца ў міністэрства Шляху зносі Польшчы з просьбай урэгуляваць рух сваіх цягнікоў.

ПАСАЖЫРСКІЯ ЗНОСІНЫ ЛЕНІНГРАД-МЭНСК-ВАРШАВА. Устаноўлены простыя пааажыронкі зносіны па лініі Ленінград-Варшава-Лодзь-Вільня-Стобцы—праз Віцебск, Воршу і Менск.

Новы пляц для дому ўраду

Канчаткова вырашана пытаньне аб месцы пабудовы Дому ўраду. Для гэтага дому адводзіцца квартал ад Трубнага завулку да рагу Сьвеецкай і Нова-Маскоўскай вул. супроць Унівэрсытэцкага гарадку. Падлягае зносу каля 10 драўляных будынкаў. Узьнята пытаньне аб пабудове спецыяльнага дому для разьмяшчэньня падлягаючых высьленьню жыхароў. Да будаўнічых работ будзе прыступлена ў гэтым сэзоне.

Суд над антысэмітамі заводу „Бальшавік“

Учора а 6-й гадзіне ўвечары ў клубе заводу „Бальшавік“ пачаўся паказальны працэс над антысэмітамі-хуліганамі Ганчарыкам, Якутовічам і Тарашкевічам, якія хацелі забіць рабочага-аўра, кінуўшы на яго тачку з гарачай вапнай. Справу разглядае акруговы суд пад старшынствам т. Грыгарчука. Абвінавачвае пам. пракурора т. Юрашкевіча, абараняюць т. Цейтлін і Чысьвякоў.

Вярбоўка ў вайсковыя школы

При ЦВК ВССР утворана цэнтральная камісія па вярбоўцы ў вайсковыя школы. Старшыня камісіі—тав. Сташэўскі. Такія-ж камісіі ўтварюцца ў акругах, раёнах, а таксама на вялікіх фабрыках і заводах.

Аздараўленьне гандлю мясам

Сангляд акруговага камітэту аховы здароўя пастанавіў аздараўляць гандаль мясам. Пастаноўлена ліквідаваць гандаль мясам са столікаў на рынках. Усе сталы мясных крам, згодна пастановам, павінны быць у бліжэйшы час абты блыхай.

Шырэй разгортвайце дзелавую пралетарскую крытыку работы Гарсавету. Уважліва абгаворвайце свой наказ Савету

Пабудаваць клуб транспартнікаў

Пашырыць аўтабусны рух

На перавыбарчы сход гарнясцкому саюзу транспартных рабочых і супрацоўнікаў Саўгандальфлёту зьявілася 70 проц. выбаршчыкаў.

Вялікі працэнт адсутных тлужачыцца тым, што частка выбаршчыкаў абірада дэпутатаў па сваіх прадпрыемствах, частка ня прыйшла па хваробе і ўмовах працы.

Абгаварэньне наказу адразу пазавала вялікую актыўнасьць рабочых.

Адзіны за другім выступалі рабочыя з дзелавой крытыкай некаторых пунктаў наказу, з каштоўнымі прадуманымі прапановамі і дапаўненьнямі...

— Саюз транспартнікаў—адзіны саюз, які ня мае ўласнага клубу.

— Треба пабудаваць клуб—гэта галоўнейшая пастанова ўсяго сходу... Гарсавет XII-га скліканьня павінен палпаціцца аб гэтым.

— Высяліць з камунальных дамоў членаў саюзу—дамаўласнікаў, якія карыстаюцца жылплошчаю ў дамох камгасу, а свае дамы здаюць у арэнду.

Ізноў аб саюзе транспартнікаў. Транспартнікі ня маюць фонду на палепшаньне быту рабочых... За пяць год саюз атрымаў толькі адну кватэру. Больш увагі бытавым патрабаваньням транспартных рабочых.

І далей: — Гарсавет павінен палпаціцца аб тым, каб пракладка трамвайных рэек не пашкодзіла аўтабуснаму руху.

Наказ быў зацьверджаны поўнасьцю, з свайго боку рабочыя ўнеслі 17 прапаноў. З дэпутатаў абраны т. Нейлін—старшыня ЦШ саюзу транспартных рабочых—і грузчык Падбарэжнін.

У кандыдаты прайшоў вартунік Саўгандальфлёту т. Шнэйдэр. Т.

Тры гадзіны абгаворвалі наказ

Бровар «Беларусь»

На выбарчы сход рабочых заводу «Беларусь» зьявілася 86 чалавек з 89. Актыўнасьць вялікая...

Вольш за тры гадзіны абгаворвалі наказ.

Рабочыя патрабуюць ад новага гарсавету выпушціць іх наказ на 100 проц.

— На Травецкім рынку треба адкрыць чайную для прыездных сьляна.

— Даць сьвятло ў рабочыя кварталы, напавіць тратуары, пе-

радаць будынак сынагогі па вуліцы Братоткіна пад школу.

— Забараніць звозіць розныя нячыстоты ў раку, павялічыць лік прафшкол,—вось прапановы рабочых заводу «Беларусь» сваім дэпутатам.

У новы гарсавет прыходзіць тав. Каланіцкі, а кандыдатам—тав. Позьняк. Абудных таварышоў раіда партыйнай ачэйка.

Беразавік.

Беларускія пісьменьнікі ў Ленінградзе

22 лютага раніцою ў Ленінград прыехала дэлегацыя беларускіх пісьменьнікаў з 7 чалавек. Сярод прыехаўшых Янка Купале, Якуб Колас і Цішка Герцын.

У Ленінградзкіх літаратурных арганізацыях прыезд беларускіх пісьменьнікаў выклікаў вялікую зацікаўленасьць. Літарганізацыі хочунь скарыстаць прыезд пісьменьнікаў для таго, каб устанавіць больш цесную сувязь з беларускай літаратурай.

22-га лютага ўвечары ў Беларускай Доме асьветы ў Ленінградзе адбыўся сход членаў Дому, прысьвечаны прыезду беларускіх пісь-

меньнікаў. Дэлегацыю наведалі прадстаўнікі Дома Асьветы т. т. Лісеекка і Каліноўскі, якія віталі часцей ад імя Беларускай каленіі.

2 сакавіка ледніградзкія літаратурныя арганізацыі наладжваюць літаратурны вечар, на якім будуць чытаць свае творы прыехаўшыя беларускія пісьменьнікі і паэты.

Дэлегаты ўжо наведалі Дом дружы, мусэі і літаратурныя арганізацыі.

У бліжэйшыя дні беларускія пісьменьнікі наведуюць Крайштадт, ка-раблі Бальтфлёту, фабрыкі і заводы.

Гэда бываюць такія стокі, каб хто-небудзь у нас на даў маху. Але на гэты раз такіх ня было. Спавяніўся толькі прадстаўнік гарсавету тав. Кулак, якому далі пуду ўдзельнага на тры гадзіны, а на 5 вечара Забылі, што субота. Памятку напярэў высліканы на тэлефону дзяжурны член гарсавету тав. Эйдэльман.

Удзельнага абаварэньне наказу. Разабралі яго па пункціках... Вось больш характэрныя яго месцы:

віны быць праложаны да заводу «Пралетары». Рабочы Т. унёс прапанову забраць царку на Парэсьпе пад дзіцячыя ясьлі.

— Замест крам па продажы гарэльні адкрыць чайныя, больш уважліва адносіцца да псыхі на работу дэмабілізаваных чырвонаармейцаў і камсладу.

Абрамы дэпутатам у новы склад гарсавету тав. Папоў і кандыдатам тав. Рубін.

Пакроўскі.

На дапамогу казарме

Рабочыя Менска правялі радзельнае дапамогі чырвонай казарме. Адно толькі рабочы-будуўнікі наладзілі 9 надзельнікаў і суботнікаў, даўшых каля 1.500 р. Рабочыя Беларускага паблілі чырвонае куток у падшэфнай казарме. Рабочыя друкарні Менскага папраўчага дому сабралі ў часе надзельнікаў 82 руб. і закупілі падарункі для чырвонаармейцаў.

Культ-нарада

Культадзел ЦСПСБ сумесна з АК Моўр'у склікае на сераду, 27 лютага, а 10 г. раніцы, у памяшк. залі пасяджэньняў ЦСПСБ культнараду, на якую запрашаюцца загадчыкі культадзелаў ЦП саюзаў, старшыні і загадчыкі рабочых клябуў. Яўна абавязкова.

ПЛЕНУМ ЦП САЮЗУ БУДАЎНІКОЎ. Сёньня адкрываецца пленум ЦП саюзу будаўнікоў, які будзе прысьвечаны галоўным чынам, пытаньням падрыхтоўкі да новага будаўнічага сезону. Пленум заслушае даклады ВСНГ, Беларускага і будаўнічага камітату Эканомнарады Беларусі.

У бліжэйшыя дні беларускія пісьменьнікі наведваюць Кранштадт, каравы Бальфаўду, фабрыкі і заводы.

М. І. Лукашэнка

24-га лютага а 3-й гадзіне дня па-шэр ад оухот тав. Лукашэнка Максім Ігнатаў.

Т. Лукашэнка карыстаўся вольным аўтарытэтам і сымпатыямі сярод таварышоў па вучобе як на рабфану, так і ў ВУ.

Тав. Лукашэнка быў рабочага дэма-прапаўніка да паступленьня на раб-фан прапрацаваў 13 год за заводзе «Спартак», быў у Чырвонай арміі з 1919-21 г. Тав. Лукашэнка, быў членам бюро ячэйкі КП(б)Б рабфану і членам прафікому 2-х оклінаўняў.

У асобе тав. Лукашэнка партыя отраціла добрага антыўнага імуніста і таварыша.

ГРУПА КАМУНІСТЫХ.

Выйгрыш---на карысьць МОПР'у.

Ворша. Кабеты ў Аршанскага Агр-сольсаюзу выйграў 100 р. на абліга-цыні 2-ой пазыкі індустрыялізацыі.

Агульны сьход супрацаўнікоў па-станавіў адлічыць гэтыя грошы на карысьць паліт-зьявольных.

ПАВЕДАМЛЕНЬНІ

— ДОМ АСЬВЕТЫ. Сёньня грацяг агульнага оходу сяброў клябу (пера-шыбары праўленьня Дому); пасля — кіно. Пачатак роўна а 8 гадз. увеч.

— Б. Д. У. Сёньня роўна а 7 гадз. увеч. у антавай залі БДУ адбудзецца агульны закрыты оход к-ву КП(б)Б БДУ.

— ДА ВЕДАМА АНТЫАЛЬКА-ГОЛЬНЫХ ЯЧЭЕК. Камітэт т-ва ба-рацьбы з альяганізмам даводзіць да ведама ўсіх антыальягольных ячэек, што праца т-ва адбываецца ў Доме Санітарнае Асьветы. Усе антыалья-гольныя ячэйкі, як нанова арганіза-ваныя, так і ўжо функцыянуючыя, павінны перарэгістравацца ў Доме Сан-асьветы ў тэхнічнага санітара т-ва штодзёна, апрама аўторнаў, ад 12 да 3 з пал. і ад 6 з пал. да 8 з пал. г. увеч. За ўсімі спраўнамі вяртаецца ў Дом Санасьветы (тэлеф. № 10-56).

У сераду, 27-га лютага г. г., роўна а 7-й гадзіне увечары—чарговы дэле-гацкі сьход аб'яднаўных груп:

У памяшканьне Кастрэчнікавага райко-му КП(б)В павінны зьявіцца дэлегаты наступных ячэек: каўбаснай ф-кі, абут-кавай ф-кі, войлачыкаў, палаты мор і вагі, Белкапсаюзу, МЦРК, банкаўскіх устаноў, Беларускага, ВСІКО, страйка-сы, Хлебпрадукту, дому груднога лі-ціці, спраўдому і „Утылізацыя“.

У памяшканьне клябу імя Леніна: зав. «Чырвоны Зорка», скуравога заводу, менагарэзьніцы, шавецкае майстэрні, аўтапраўленьня, грукычкі, УМТ, сьлірт-заводу, хамфармаводу, пукорнай ф-кі, БДУ, НКФ, НКЮ, Беларускага, ЦРД, ЦКБ-РСІ, ДПУ, аб'яднавай вайскавай школы.

Наадменны сакратар
В. Ластоўскі
Адказны рэдантар ЯН. АСЬМОУ

БЕЛДЗЯРЖТЭАТР

Аўторак, 26 лютага. На карысьць немаможных вучняў 10-й школы

КАВАЛЬ-ВАЯВОДА

АСТАЧА БИЛЕТАЎ У КАСЕ ТЭАТРУ.
ПАЧАТАК А 8 ГАДЗ. УВЕЧАРЫ.

Кіно-тэатр КУЛЬТУРА АД АЎТОРКА 26 ЛЮТАГА

3 прычыны выключнага посьпеху,
ЯШЧЭ 3 ДНІ: 26, 27 і 28 лютага

ОВАД

У ГАЛОЎНАЙ РОЛІ
НАТА ВАЧНАДЗЕ

Пачатак 1-га сьезону а 7 г., 2-га—а 8 г. 45 м., 3-га—а 10 г. 30 м.
КАСА АДКРЫТА АД 5 Г.

Кіно „ІНТЭРНАЦЫЯНАЛ“
3 АЎТОРКА, 26-ГА ЛЮТАГА

— — Падвойная грандыёзная праграма — —
2 ФІЛЬМЫ У АДЗІН СЕАНС 2

1. Мастацкі фільм **ЛІХОЕ ЗОЛАТА**
Драма з жыццямі золатадобывацельцаў — у 6 част.

2. Сусветны комік **Гарольд Пьлейд**
у самай вясёлай камэдыі вып. 1929 г.
ДОКТАР ДЖЭК
у 6 част.

Пач. 1-га сьезону а 7 гадз. увеч. | Каса адкрыта ад 5 гадз.

* Кіно „СПАРТАК“ *
ад аўторка, 26 лютага
НЯМЕЦКІ БЯВІК
„ЧАЛАВЕК НА КАМЕДЭ“
Арама ў 7-мі частках
Каса адчынена ад 5 гадз. вечара

ПОЛЕЗНЫЕ КНИГИ

Самоучтады кройкі жупоного п'ятыя 73 рко. 1 руб. 80 коп. Самоучтады кройкі дамскога, дэцкага бэльа і п'ятыя—3 руб. Домашній рэ-меленік. Все рэмеела в одной кніжк—3 руб. Как бадалыт телеокоп.—50 коп. Производство фарфаровых, фаніаовых і гліняных ваздолы—50 коп. Наблнна чучел, п'яці і жывотных—60 коп. Плетенне рыбел. остей, гаманов і мош-ков для прывязкі—60 коп. Слутніны рыболова—50 коп. Почына резні. галош—40 коп. Издолія из рога и кости—60 коп. Зеркальное производ-ство—60 коп. Малярное дело—1 руб. Сбер-сушка леонарта, растеній о табл. в краск.—60 коп. Как самому делать багет и рамки—60 к. Как самому раскрасить фото-картки—50 к.

450 рецептов оморозн., постн. и вегетарнон. блюд, необходн. для холені 1 р. Иоготовле-нне фейерверков 1 р. Болезнь собак и их лече-нне 2 р.

Альбом рисоун. для выплнвання из дерева на 30 лнст. Около 250 деталой ост. худом. Тара на оов 3 р. Лобзны металл. 2 р. Пилны дюж. 40 к.

Высылают налож. платоннн кнннн. магазнн А. С. Стреланова. Ленинград, 28, Пр. Володарского, 31.

Бюро ячэйкі КП(б)Б, прафком і дэканат фанультэату права і гаона-дарні БДУ з волькім малем паведамляюць аб нечанавай оьмерці члена КП(б)Б, студэнта праўгаоу

тав. ЛУКАШЭНКА Максіма

Вынао села а 1-й оав. большыцы адбудзецца ў сераду, 27 лютага а 3 гадзіне дня.

Усе члены КП(б)Б, АКСМБ і осе студэнты і навуковыя працаўнікі БДУ запрашаюцца для ўдзелу ў пахаваньні.
Збор ля Інтарнату БДУ (Ленінава № 29/35).

ПРАВИЛЫ ПРЫЁМУ НА ЗАВОЧНЫ РАБФАК

На завочны рабфан прымаюцца рабочыя оа отажам 3-х год, батрані і оянае з асьветаю 3-4 класаў оямігодні, на Узроўоце ад 17 да 28 год.

Для паступленьня на рабфані неабходна мець камандыроўні ад Аіруговага Савету прафсаюзу і аддзелаў народнае асьветы.

Ад паступаючых на завочны рабфан неабходна патрабуюцца наступныя дакументы:

1. Дакумент аб узроўоце.
2. Копія вучотна-вайскавога білету (завераная адпав. арг.).
3. Пасьведчаньне аб асьвеце.
4. Водзмі ад грамалічкі арганізацыі.
5. Спраўка аб рабочым стажы.
6. Спраўка аб прафсаюнальным стажы.
7. Водзмі ад партыйных арганізацыі.
8. Асабовая аякота, якую можна атрымаць у райвымакна-мак і аддзелах Народнае Асьветы.

УВАГА. Анкеты зававаюцца арганізацыямі ня ніжэй рабнага маштабу.

Усе вышэйадзначаныя дакументы накіроўваць да 15-га сакавіка ў адрас прыёмнай камісіі завочнага рабфаку пры рабфаку БДУ (Менск, Чырвонаармейская, роу Універсытэцкай).

На першы курс будзе прынята 500 чалавек, а якіх 300 чал. вучацца дармова, а 200 за плату па 6 руб. у год.

Кіно „ПРАЛЕТАРЫ“ АД АЎТОРКА 26 Л-ГА

СУСЬВЕТНЫЯ КОМІКІ
ПАПУЛЯРНЫЯ КІНО-АРТЫСТЫ

ПАТ І ПАТАШОН
у аднай з лепшых сваіх роляй у бліскавай камэдыі

ПАТ АРЫСТАКРАТ

БЯЗУПЫННЫ СЬМЕХ!!!

4 сьезнсы: Пачатак 1-га—а 6 гадз. 30 м., 2-га—7 гадз. 50 м., 3-га—9 гадз. 20 м., 4-га—а 10 гадз. 40 м. Каса адчынена ад 5 гадз.

АД АЎТОРКА 26 ЛЮТАГА

Кіно „ЮНЫ ПІАНЭР“
(памяшканьне кіно „Пралетары“)

ПАДВОЙНАЯ ПРАГРАМА I.

Як Пяцюнька езьдзіў да Ільліча
у 5 частках.

II.

Па Азіі і Сярэдннму Каўказу
у 2-х частках.

Пачатак сьезонаў а 3 з пал. гадз. | 5 гадз. Цана білета 10 к. | Мооцы нумараванія.
Каса—ад 2 з пал. гадз.

ІНСТЫТУТ ПА ВЫВУЧЭНЬНІ ПРАФЭСЫЯНАЛЬНЫХ ЗАХВОРАВАНЬНЯЎ
— АБВЯШЧАЕ —

КОНКУРС НА ПАСАДУ ДОКТАРА—ЛЯБАРАНТА

Аб умовах работы і зарплате даведацца ў інстытуце (Ленінская, 54, тэл. 908)

Заявы прымаюцца да 27 лютага 1929 г.
Дырэнтар інстытуту ЕФІМ'ЕЎ

ПАДПІСЧЫКІ!

Не забудзьцеся, што ў ЛЮТЫМ усяго 28 дзён да канца лютага **3 ДНІ!** ЗАСТАЛОСЯ ТОЛЬКІ **3 ДНІ!**

ХТО ХОЧА АКУРАТНА з 1-га сакавіка атрымліваць газэту „ЗЬВЯЗДА“,

ТОЙ ПАВІНЕН ПАДПІСАЦА СЁНЬНЯ Ж-!

Прыймо абвестак у чарговы нумар газэты адбываецца да 2-ога гадзіны дня.